

ІНЖ. М. Р. САВІЦКІ

ВЫПРАЦОЎКА
ШКЛА

НАРКОНІЛЕГПРАМ БССР
ДЗЯРЖАУНАК НАУКОВА-ТЭХNІЧНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА
МАС. - ТЭХСЭНТАР
МЕНСК - 1932

~~ЗАКЛІЧЧІ~~

Інж. М. Р. САВІЦКІ

Депозитарий

~~Не видається
за дому.~~

ВЫПРАЦОУКА ШКЛА

з 26-ма малюнкамі ў тэксьце

1305701

227354

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

№ 305/20
19/11/33 р.
1411

НАРКОМЛІГПРАМ В ССР
ДЗЯРЖАУНАЕ НАВУКОВА-ТЭХNІЧНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МАСТЭХСЭКТАР

МЕНСК

1932

Літпраўка Г. Кірэктура Каҳановіча.

Тэкредактар С. Лапідус.

Здана ў друкарню 26-VII—32 г.

Падпісана да друку 13-IX—32 г.

Заказ № 1652.

3.000 экз.

(4 арк.) " Уп. Галоўлітбелу № Т 2

Друкарня імя Сталіна.



У С Т У П

Шкло было вядома ўжо ў сівой старажытнасці. Паводле некаторых меркаванняў спачатку пачалі выпрацоўваць шкло ў Эгіпце, шкляная вытворчасць дайшла там вялікага ўдасканалення; алтуль мастацтва выпрацоўкі шкла перайшло ў другія краіны. Асаблівы росквіт і развицьцё шкляная вытворчасць атрымала ў Венэцыі, у галоўным горадзе самастойнае дзяржавы ў Італіі. Шкларобы карысталіся там вялікаю павагаю і мелі шмат пераваг і палёгак. Ім нават быў вылучан спэцыяльны квартал; таксама яны мелі права займаць вышэйшыя дзяржаўныя пасады. У Расіі пачалі выпрацоўваць шкло гадоў пад 300 назад, калі ў 1634 годзе ў Маскве была пабудавана першая гута дры дапамозе чужаземцаў, якіх знарок заклікалі на гэтую працу ў Расію. Чужаземцы і потым значна ўплывалі на развицьцё шкляное вытворчыцца ў Расіі, пра што гавораць нават німецкія назвы, напрыклад: „Шмельчэр”—шклавар, „Фуляска” і інш., якія дагэтуль захаваліся на шмат якіх нашых гутах.

Шкляная вытворчыцца пачала ў Расіі хутка развівацца, хутка павялічваўся лік гутаў і да пачатку імперыялістычнай вайны лік гутаў узрос да 214, якія выпушчалі продукцыю больш, як на 45 мільёну рублёў. Рабочых працавала на шкляной вытворчыцца каля 55 тыс. чалавек.

Калі пачалі выпрацоўваць шкло на Беларусі, пэўна вызначыць цяжка, можна толькі ўпэўнена сказаць, што гэта вытворчыцца як і ў Расіі значна запазынілася паводле Эўропы.

Паводле вестак на Беларусі, год пад 200 назад, працавала хрустальёвая гута ў Урэччы (Б. Слуцкае акругі), што выпрацоўвала хрустальёвую пасуду высокое якасці, на якую быў вялікі попыт нават за мяжою. Вялікія лясныя багацьці Беларусі, якія часта ад таго, што ня было зручных шляхоў зносін, не маглі з выгодаю экспленаціявацца, наяўнасць пяскоў добрае якасці і вялікіх пакладаў вапны і крэйды былі падмуркам для стварэння ў нас і развицьця гутаў, якіх да пачатку 1914 г. было 14. Першыя гуты на Беларусі, як і ўсе гуты ў Расіі, былі невялікіх памераў, вельмі прымітыўнага саматужнага характару. Абсталяваныне гутаў складалася з гаршковых печаў, т. зв. „дрывянак”, у якіх апал—дровы—спальваліся непасредна ў самай печы. Будынкі гутаў ўяўлялі сабою дошкавыя буды лёгкага тыпу. Каштоўнасць такое гуты была нязначная.

Калі зьнішчаліся лясныя масывы, уласнік пераносіў гуту на другое месца і, зразумела, што ў гэты перыод тэхніка шкляное справы стаяла на вельмі нізкай ступені развіцьця і шкляная вытворчасць зьяўлялася тады амаль аднёю з самых адсталых галін прамысловасці: Толькі ў 1861 г. у тэхніцы шкляное справы зьяўляеца вялікае ўдасканаленне, якое значна зъмяніла тэхніку шкляное вытворчасць. Гэта была вынаходка француза Фрыдрыха Сымэнса, што запрапанаваў газавую рэгенэратывную печ.

Печы гэтыя хутка зъмянілі ранейшыя „дрывянкі” і значна пашырліся па Эўропе. На Беларусі і ва ўсёй Расіі ўводзіліся газавыя печы вельмі павольна і да пачатку вайны на Беларусі яшчэ працавалі трох гуты, абсталёваныя печамі—„дрывянкамі”.

Першая газавая печ на Беларусі была зроблена ў 1896 г. на Чырвонасельскай гуте, калія станцыі Ратамкі, Заходнія чыг. Неўзабаве Сымэнс зрабіў другое буйнае ўдасканаленне ў шкляной справе. Ён запрапанаваў замест гаршковых мала-вытворальных печаў, якія паглыналі шмат апалу,—ванныя печы. Апрача таго, што яны больш выпрацоўвалі, ванныя печы былі значна прасцейшыя, як гаршковыя і пры работе да іх патрэбна было менш увагі. На Беларусі першая ванная печ зъявілася, спазніўшыся пасля вынаходкі на 30 з лішкам год. У 1904 г. была зроблена першая печ на Серкавіцкай гуте, у Віцебскай губ., а ў 1907 г. былі пабудаваныя яшчэ дзівзе гуты з такімі-ж печамі. Да пачатку вайны на Беларусі працавала 14 гутаў, абсталёваных 15-ма печамі, з якіх 5 было ванных. Лік рабочых, што працавалі на ўсіх гутах, даходзіў да 3400 чалавек. За год выпушчалася продукцыі пад 2½ мільёны руб.

I

Кароткія звесткі пра стан шклянога прамысловасці БССР

Цяпер у БССР ёсьць 6 гутаў, а іменна:

Назва гуты	Дзе знаходзіцца	Што выпрацоўвае	Лік рабочых
Гута „Неўка“	ст. Ласівіда Суражскі раён	Шкло да лямпаў	665
„Домбаль“	Барысаў	Пасуда услянікіх гатункаў	1070
„Кастрычнік“	м. Свіслач. Асій-павіцкі р.	Лямпавы тавар	790
„Комінтэрн“	Глуша, Бабр. р.	Бутэлькі	486
„Ільліч“	ст. Быхаў	Алтэкарскія рэчы	450
„Пролетары“	Менск	Прам. тара	325

Гута „Праца“, якая выпрацоўвала вакеннае шкло, з тae прычыны, што ў яе раёне скарыстаны ўвесь апал і мяма на далей пэрспэктыў для яе працы, у 1931 г. зылікі давана.

Калі парадаўнаць беларускую шклянную прамысловасць з Саюзам, атрымаеца наступнае:

	1913 г.	23-24 г.	24-25 г.	25-26 г.	26-27 г.	27-28 г.	1930 г.	1931 г.
Лік завадз'яў, што працуюць:								
БССР . . .	14	7	8	8	8	7	7	6
СССР . . .	214	92	117	129	129	137	—	—
БССР у % % да СССР	6,25	7,6	6,9	6,8	6,8	5,1	—	—

	1913 г.	23-24 г.	24-25 г.	25-26 г.	26-27 г.	27-28 г.	1930 г.	1931 г.
Выпуск продукции, у тонах:								
БССР . . .	16000	4105	8817	14690	14165	16872	23687	16515
СССР . . .	330000	98122	174563	246079	273839	324277	423960	390900
БССР у %% да СССР	4,8	4,18	5,05	5,97	5,15	5,2	4,58	4,22
У тым ліку паводле асортыменту вакеній, шкло паўбелае:								
БССР . . .	—	—	3502	3549	3165	4679	4623	8788
СССР . . .	—	—	57602	65658	77620	102759	11640	73100
БССР у %% да СССР	—	—	6,09	5,59	4,07	4,69	3,97	1,2
Пасуда ўсялякіх гатункоў:								
БССР . . .	—	—	480	836	1382	1860	3134	2816
СССР . . .	—	—	15938	20904	23211	20500	29965	26100
У %% да СССР.	—	—	3,01	3,66	5,95	9,25	1,04	1,07
Бутэлькі:								
БССР . . .	—	—	2298	7452	6807	2974	7798	7397
СССР . . .	—	—	67841	9718	105020	108000	118370	114600
У %% да СССР .	—	—	3,38	7,66	6,48	2,75	6,5	6,45
Лік рабочых:								
БССР . . .	3400	1021	1727	2945	2944	3227	4270	3418
СССР . . .	55223	27619	44332	60724	64685	65400	—	57563
У %% да СССР.	6,16	3,7	3,9	4,9	4,6	4,9	—	5,93

Тэхнічны стаі беларускіх гутаў ад зробленых капитальных затрат значна падешыўся. Частка гутаў, якія ня мелі перспектывы для свайго разьвіцьця, з прычыны адсутнасці апалау і далёкасці ад чыгунак, з'ліквідаваны. Гуты, што засталіся, дзякуючы зробленай рэконструкцыі, ужо ў 25-26 г.г. дайшлі даваеннае выпрацоўкі, якую ў наступныя гады значна перабольшылі. На гутах „Ільіч“ і „Домбаль“ гаршковыя печы ў 26-27 г.г. заменены зробленымі ваннымі печамі бесъперапыннага дзеяння. На гутах „Ком-

інтаря" і „Кастрычнік“ замест малых і неекономных старых ваных печаў зроблены новыя печы систэмы „Гобэ“. На гуте „Ноўка“ пабольшылі ванную печ, паширылі шліфавальнае аддзяленне, што дало магчымасць перавесці гуту на выпрацоўку добра-якаснага тавару. Амаль на ўсіх гутах усталёваны мэханічныя зъмешвальні, пашираны сілавыя станцыі і г. д. У выніку ўсяго гэтага магутнасць гутаў значна павялічылася. Здыманыне з 1 кв. мтр люстра-шкла (паверхні шкла печы) з 279 кгр у 25-26 гг. і 311 кгр у 26-27 г.г. у 1930-31 гг. значна павялічылася, як гэта відно з наступнае табліцы:

Назва гуты	Здыманыне з 1 кв. мтр. люстра	
	1930 г.	1931 г.
Гута „Кастрычнік“ . . .	369	450
„Комінтэрн“ . . .	510	525
„Домбаль“ . . .	426	450
„Ноўка“ . . .	425	455
„Ільліч“ . . .	347	418
„Пролетары“ . . .	506	534
„Праца“ . . .	625	683

Паказанае павялічэнне здыманыня з кв. мтр люстра-шкла—вынік пераабсталявання гуты, узросту ўдарніцтва і соцыялістычных форм працы на ўсіх гутах.

Ніжэй падаюцца памеры печаў і ўмяшчальнасць школомасы ў іх па гутах:

Назва гуты	Сыст. печы	Асноўныя памеры	Аб'ем у тонах
Гута „Кастрычнік“ . . .	„Гобэ“	$4,6 \times 11 \times 1,2$	144
„Комінтэрн“	$4,6 \times 9 \times 1,2$	120
„Домбаль“	$4,3 \times 9 \times 1,2$	116
„Ноўка“	$4,3 \times 8 \times 1,1$	94
„Ільліч“	$4,3 \times 7,5 \times 1,2$	89
„Пролетары“ . . .	Сыменса	$3,1 \times 5,5 \times 1,1$	46

Галоўныя ўласцівасці шкла. Звычайнае шкло ўяўляе сабою стопак пяску, соды і сульфагу і крэйды, спачатку добра зъмешаных і нагрэтых да высокая тэмпературы ў шклогатавальнай пёчы. У залежнасці ад таго, якія матэрыі і ў якой колькасці скарыстаны на выпрацоўку шкла, значна змяняюцца і ўласцівасці і якасці шкла. Пазнаёмімся з тымі матэрыяламі, з якіх выпрацоўваецца шкло, і высветлім уплыў кожнае з іх на ўласцівасці шкла. Каб атрымаць шкло, патрэбна сумесь кіслотных окіслau з шчолачнымi і шчолачна зямельнымi. Каб зразумець, што такое окісл, падамо наступны прыклад. Возьмем жалеза і паложым яго ў вільготнае месца. Неўзабаве яно ўкрыеца іржой у выглядзе цынамонавае лавалокі. Гэта іржа, зусім непадобная на ранейшае жалеза, зъяўляецца новай матэрыяй і ўяўляе сабою окісл жалеза, г. зн. злучэнне жалеза з кіслародам паветра. Калі медзь знаходзіцца ў вільготным месцы, яна таксама ператвараецца ў новую матэрыю—мядзянныя окіслы, атрутныя і шкодныя для арганізму. Гэтыя мядзянныя окіслы ўяўляюць сабою злучэння медзе з кіслародам паветра. Каб ахаваць медзь ад акісьлення, мядзянную пасуду лудзяць. Усе окіслы дзеляцца на дзіве группы: группу кіслосных окіслau. Шчолачныя окіслы маюць падгруппу, т. зв. шчолачна-земельных окіслau. Шчолачныя окіслы, злучыўшыся з водою, утвараюць т. зв. водныя окіслі, а пошыя, калі распусціцца ў вадзе, утвараюць матэрыі з сваясаблівым звязвальным смакам, які ўласцівы шчолаку. Загэтым окіслы гэтых называюцца шчолачнымi.

Кіслотныя-ж окіслы называюцца так з тae прычыны што яны, злучыўшыся з водою, утвараюць матэрыі з вострым, кіслым смакам, т. зв. кіслоты. Напр., серка+кісларод утварае кіслотны серкавы окісл, які злучыўшыся з водою ўтварае серкавую кіслату. Шчолачна зямельныя окіслы называюцца так таму, што сваімі ўласцівасцямі яны вельмі падобны на шчолачныя і маюць зямлісты выгляд. Да кіслотных окіслau, канечна патрэбных у шклянай вытворчасці, належаць: окісь крэменю, окісь алюмінія, окісь аршэніку і некаторыя іншыя. Да шчолачных окіслau, якія ужываюцца ў шклянай справе, належаць: окісь натру, окісь калія. І нарэшце, да лугава-земельных окіслau, належаць: окісь кальцыя, окісь барыя і інш. У склад шкла павінны ўваходзіць ня менш, як трох окіслы, разам з гэтым у лік гэтых окіслau, як ужо раней было зазначана, павінны абавязкова ўваходзіць кіслотныя, шчолачныя і шчолачна-земельныя окіслы. Такім чынам, склад звычайнага натрава-вапняковага шкла можа быць паказаны ў такім выглядзе:

окісь крэменю (крэмнязем)+окісь натрюю+окісь кальцыя.

Замяніўши окісь натру окісью калія, атрымаем каліевавапняное шкло такога складу:

окісь крэменю+окісь натрюю+окісь кальцыю.

Калі на будзе аднаго з гэтых окіслаў, нельга атрымаць звычайнага тэхнічнага шкла. Напр. пры стопліванні соды, якая складаецца з шчолачнага окіслу—окісі натру—з пяском, што складаецца з кіслогнага окіслу—окісі крэменя—атрымліваецца зусім іншае якасці шкло, якое распушчаецца ў вадзе ў выглядзе густога цыропу і называецца з гэтае прычыны „распушчаным шклом”. Каб атрымаць звычайнае шкло, што ў вадзе не распушчаецца, патрэбна ў склад шкла дадаць яшчэ крэйду; там ёсь і трэці—шчолачна-зямельны окісел—окісі кальцыя, якога нехапанае нам. Міса, з якой складаецца шкло, топіцца ў печы пры тэмпературе 1200—1400°C. Згатаванае шкло, калі яно гарачае, гнуткае, цягучае, і таму можна атрымліваць з яго ўсялякія вырабы выдзымуваньнем, аддіваньнем, выцягваньнем і інш. Калі шкло застыгне, форма, нададзеная яму ў гарачым станові, не зьмяняецца.

Шкло неправільнага складу лёгка ператвараецца ў белую непразрыстую масу, у такім станові з яго нельга нічога зрабіць. Такое шкло называецца „зарухтым“. Заруханыне асабліва часта бывае, калі шкло доўга знаходзіцца ў печы, дзе малая тэмпература. Вучоны Рэомюр шгучна выклікаў заруханыне на працягу даўгаватага часу, і атрымаў зусім непразрыстае шкло, якое нагадвае фарфур. Такое шкло было названа „фарфурам Рэомюра“, аднак вялікага пашырэння яно не знойшло.

Шкло зьяўляецца вельмі крохкаю матэрыйяй. Каб прыдаць шклу большую трываласць, вырабы пасля выпрацоўкі трэба павольна ахалоджваць. Пры хуткім ахаладжванні шкло робіцца вельмі вятратыльным супроць змен тэмпературы, яно тады вельмі кроккае і лёгка б'еца. Апрача таго, такое шкло дрэнна паддаецца чарговай апрацоўцы—абрэзванню, шліфаванню і інш. Паступовае ахаладжванье шкла ці загартоўванье*) робіцца ў гартаўальных печах ці „цягнульнях“, у якіх трymаецца першапачатковая тэмпература калі 400—600°C. Чым выраб шчыльнейшы і таўсцейшы, тым асьцярожней патрэбна ахалоджваць—загартоўваць яго, у інакшым выпадку такія вырабы лёгка трэскаюцца. Надварот—тонкія вырабы: вакеннае шкло, трубкі і інш. можна ахалоджеаць у звычайных умовах, на паветры. Каб добра загартаваць шкло, апрача павольнага ахаладжвання, патрэбна хутка пераносіць вырабы ад варштату да гартаўальных печы, а ў апошніх печах тэмпература павінна быць, прыблізна, як тэмпература, якую маюць вырабы пасля выпрацоўкі. Падрабязнейшай празагартоўванье глядзі далей, на стар. 25. Ад ступені гарту залежыць трываласць вырабаў, процэнт пабітых речак („бою“) і браку.

Сыравіна для шкляное вытворчасці. Як ужо было зазначана каб выпрацаваць шкло, ужываюцца кіслотыя і шчолачныя

*) Правільней будзе назваць гэты процэс „адцаліваннем“ „отжигом“ з тae прычыны, што пад „загартоўваннем“ трэба разумець такія процэсы, пры якіх выраб набывае асабітную цвёрдасць ад зменнага награванія і ахаладжвання. З тae прычыны, што на гутах гэты процэс называецца загартоўваннем, будзем і мы надалей яго так называць.

окіслы. Некаторыя окіслы знаходзяцца ў прыродзе ў гатовым выглядзе і могуць непасрэдна быць скарыстаны для выпрацоўкі шкла. Да такіх окіслаў належыць: окіс крэмню, ці крэмнязем, які ў вялікай колькасці знаходзіцца ў прыродзе, у выглядзе пяску. Большасць пяскоў уяўляе сабою амаль 100% окіс крэмню. Такім чынам, далучаючы да масы на шкло пясок, мы ўводзім у склад шкла патрэбны кіслотны окіsel. Що лачны окіслы ў вольным стане не знаходзяцца, а яны уваходзяць у склад больш складаных матэрый, як напр. соды, сульфату. Сода складаецца з окісі натрыю і вуглякіслага, газу, ці як іншай яго называюць—вуглякіслаты. Окіс натру уваходзіць у склад шкла, вуглякіслата-ж выпарваецца. Сульфат складаецца з окісі натрыю і окісу серкі або серкавага газу, які таксама выпарваецца і выходзіць з дымавымі газамі ў комін.

Цяпер разгледаім асобныя матэрый, што ўжываюцца ў шкляной вытворчасці.

Пясок. Пясок вельмі пашыраны. У прыродзе ён знаходзіцца амал усюды і ў вялікай колькасці. Стварыўся пясок на працягу тысячагодзінь, у выніку разбурэння (выпятрэння) горных пародаў ад дзеяньня паветра, і вады і інш. атмосферных упłyvaў. Ад іх дзеяньня горныя пароды разбураюцца і з цягам часу ператвараюцца ў дробныя зерніта ў выглядзе пяску. У шкляной вытворчасці ўжываецца галоўным чынам пясок, атрыманы ад разбурэння кварцовых парод—кварцавы пясок. Пясок у выпрацоўцы шкла мае вялізарную ролю.

Ад якасці пяску, што ужываецца, галоўным чынам залежыць колер і якасць шкла. Якасць жа пяску залежыць ад чыстоты горнае пароды, з якое ён утварыўся. Чым чысьцейшая парода, г.зн. чым менш яна засымечана іншымі матэрыйламі і больш мае окіс крэмня, тым каштоўнейшы атрыманы пясок. У пяску не павінна быць кусочкай лісця, карэнчыкаў і інш. Зусім чисты пясок, які зьяўляецца на 100% крэмнязем, у прыродзе сустракаецца ня часта; большасць-ж пяску мае тыя ці іншыя дамешкі. Некаторыя дамешкі, калі яны знаходзяцца ў незялікай колькасці, ня робяць дрэннага ўплыvu на шкло (напр. окіс кальцыя, окіс магнія), некаторыя-ж, як окіс жалеза, зьяўляюцца шкоднымі. Окіслы жалеза афарбоўваюць шкло ў зялёны колер і пясок, калі ў ім шмат окіслаў жалеза, можна скарыстоўваць толькі на выпрацоўку танкага, простага шкла. На лепшыя-ж гатункі шкла, як напр., оптычнае шкло, хрусталь, гатунковую пасуду і інш. ужываюць пясок з мінімальнай колькасцю окіслаў жалеза. Наогул, асноўнаю ўласцівасцю, што характерызуе якасць пяску, зьяўляецца прысутнасць окіслаў жалеза. У залежнасці-ж ад тыпу вырабаў, што выпрацоўваюцца, пагаджаюцца з наступнаю колькасцю ў пяску окіслаў жалеза. Для хрустальнага і оптычнага шкла ня больш—0,02—0,03%, для люстравага ня больш—0,1%, аркушнага вакеннага і гатунковага ня больш за 0,5% для бутэлечнага—0,5—1%, а для простых бутэлек і пасуды пад 6%.

У СССР набольш чисты пясок, у якім ад 98,5% да 100% крэмнязему, знаходзіцца ля ст. Любярцы, Маск.—Ніжніагародзкае чыгункі, ля Часоў-Ярску, Арцёмаўск. акр. (Дакбас) і ля ст. Сабліна; пяскі, у якіх крэмнязему ад 96 да 98,5% і окіслай жалеза пад 0,75% знаходзіцца ў Бытошы, Баровічах, Кіеве, пяскі, не такія ўжо чистыя, у якіх крэмнязему 90 — 96%, і окіслай жалеза пад 2% і больш, знайходзіцца ў раёне Белага Бычка ў Глушки, Бабруйскага раёну, і поблізу шмат якіх гутаў.

Прысутнасць окіслай жалеза можна пазнаць па колеру пяску. Окіслы жалеза ці іржа афарбоўваюць пясок у жоўты ці буры колер. Але сустракаецца іншы раз і зусім белы на выгляд пясок, у якім усё-ж ёсьць окіслы жалеза, што лёгка можна выявіць, добра награючы пясок. Пасъля добрааграванья на агні, пясок набывае жоўтую афарбоўку. Каб унікнуць вытворчых памылак перад тым, як пусціць у работу, пясок патрэбна праанализаваць у лябораторыі. Аналізы (склады) некаторых пяскоў пададзены ніжэй у табліцы:

Дзе знаходзіцца пясок	Н а з в а о к і с л а ў					
	Крэмня- зем	Окіслы жалеза	Гліна- зем	Окіс кальц.	Окіс магн.	Іншыя дамешкі
Часоў-Ярскі . . .	99,75	0,04	0,21	0,24	съля- ды	—
Любярэцкі. . .	98,95	0,05	0,59	0,23		
Гомель, раён зав. „Рухавік Рэвалюцыі” . .	98,30	0,37	0,63	—	—	0,48
Гомель, рачка Монастырка . . .	96,84	0,46	0,92	0,31	—	0,44
Бабруйскі р-н гута „Комінтерн” . . .	89,1	2,23	—	—	—	—
	95,9	0,73	—	—	—	—

На тапленыне шкла мае значэнныя велічыні зярніят пяску. Цым драбнейшы пясок, тым лягчай ён зьмешваецца з іншымі матэрыяламі і лягчай топіцца. Аднак ія раіца ўжывана вельмі дробны пясок затым, што калі засыпаюць яго ў печ, ён вельмі распылоўваецца і, апрача гэтага, дае краплястое шкло. Найбольш падыходны для вытопліванья шкла пясок з зярнітамі, велічынёю ад $1\frac{1}{2}$ да $1\frac{3}{4}\text{мм}$. Нядобры і вельмі буйны пясок, які цяжэй. топіцца, і часта ад такога пяску ў шкле ўтвараецца т. зв. “матэрыяльнае” каменінне.

Калі вытопліваюць высокія гатункі шкла, пясок, каб адлучыць ад яго пыл і некаторыя іншыя лёгкія дамешкі, спа-

чатку прымываюць, пра што больш падрабязна скажам далей. Зъяўляючыся асноўным і вельмі значным для шклянога вытворчасці матэрыялам, пясок разам з гэтым зъяўляецца вельмі танкаю сырвінай, якая складае 7—10% ад кошту ўсяе сырвіны, што скарыстоўваецца на шкло, і толькі ў некаторых рэдкіх выпадках пясок складае 25% да кошту асноўных матэрыялаў. У поўным-жы кошце ўжо гатовага шкла кошт пяску складае вельмі нязначную вялічыню ад 0,35 да 3%.

Другімі кіслотнымі окісламі, што ўваходзяць у склад шкла, зъяўляючыся борныя окіслы і інш., якіх скарыстоўваецца, аднак, значна менш, як окіслаў крэмнію. Іх ужываюць для спэцыяльных тэхнічных гатункаў шкла і для ўсялякага каліяровага шкла. Галоўная вартасць борных окіслаў—лёгкая топкасць (яны топяцца пры тэмпературы 600°C, у той час, як тэмпература таплення крэмнязему 1700°C. Ад борных окіслаў павялічваецца, таксама, тэрмічная трываласць шкла. Да асноўных окіслаў (що-лаочных) і шчолачна-зямельных належаць, якія раней назначалася: окісь натрому, окісь калія, окісь кальцыя і інш.

Сода. Матэрыялам, пры дапамозе якога ў сумесь шкла далучаюць окісь натру, зъяўляюцца сода і сульфат. Сода, што ўжываецца на шклянных заводах, атрымліваецца фабрычным спосабам і ўяўляе сабою белы парашок, што лёгка рассыпаецца. Самародная сода, што сустракаецца ў некаторых мясцох (Сібір), з прычыны невялікіх пакладаў, пакуль-што вялікага значэння і скарыстанні ў шклянога вытворчасці ня мае. На шкло ўжываецца так званая кальцинаваная сода, якая атрымліваецца, калі пры вялікай тэмпературе награваецца крышталічную соду, што мае ў сваім складзе крышталізацыйную ваду. Ад вялікага тэмпературы вада выпарваецца. Аднак кальцинаваная сода вельмі лёгка ізноў убірае ѿ сябе вільгаць і калі доўга знаходзіцца ў дрэнных умовах—вільгатнее, у ёй ствараюцца камякі, якія потым перашкаджаюць перамешчвалі сумесь. За гэтым такую соду трэба перад ужываннем расціраць. З гэтае прычыны соду, што зъяўляецца дарагім матэрыялом, патрэбна трymаць у адмысловым сухім памяшканні, у якім няма вільгаті.

Кальцинаваная сода складаецца окісі натрому і вуглякіслага газу. Ад тэмпературы шклатопнае печы сода раскладаецца на окісь натру, які ідае на ўтварэнне шкла і на вуглякіслы газ, які выпарваецца з печы; ад гэтага ўтвараецца т. зв. „выгарванье“ („угар“). У хэмічна чыстай кальцинавай содзе знаходзіцца 58,5% окісі натру і 41,5% вуглякіслага газу.

Сульфат.—На выпрацоўку шкла, апрача соды, скарыстоўваюць і сульфат. Сульфат бывае прыродны і фабрычны. Прыводны сульфат знаходзіцца ў распушчаным стане ў вадзе некаторых вазёр у Сібіры на Алтаі і ў вялікай колькасці знаходзіцца ў Карабугаскай затоцы. Касьлійскага мора, дзе ён штогоду асядае ў выглядзе глаубэравае солі ў колькасці некалькіх мільёнаў тон і выкідаецца на бераг. Штурчны сульфат

атрымліваеща фабрычным спосабам ед апрацоўкі перагатаванае солі серкаваю кіслатою. Сульфат, таксама як і сода, въяўляеца гіграекапічным, г. зи, вельмі лёгка ўбірае вільгаць; калі яго доўга тримаць у вільготным месцы, ён робіцца волкім і злучаеца ў цвёрдую камякі, які потым даводзіцца разъбіаць, размолваець. Сульфат складаеца з окісі натру і окісі серкі (серкавы ангідрыд). Глауберавая соль, што атрымліваеца з прыродных месцаў аляганыяй, уяўляе сабою сульфат, у якім знаходзіцца яшчэ 10 частак вады. Такая соль непасрэдна ў шкляной вытворчасці на ўжываеца, а спачатку абязводжваеца і ператвараеца ў бязводны сульфат, які і скарыстоўваеца на гутах. Сульфат мае белы колер, іншы раз з лёгкім зеленаватым адценнем. З непажаданых дамешак трэба асабліва звязтаць увагу на окіслы жалеза, якіх не павінна быць больш як 0,05—0,08%.

Сульфат пачынае тапіцца пры тэмпературы 884°C . г. зн. крху большай, як сода, якая топіцца пры 853°C ; але ў той час, як сода пры тэмпературы таплення раскладаеца на окісі натру і вуглякіслы газ, сульфат раскладаеца на свае складаныя часткі—окісі натрюю і окісі серкі—пры тэмпературы значна большай,—больш як 1200° . Загэтым растопліванье шкляное масы, дзе знаходзіцца сульфат, адбываеца пры тэмпературы большай, як пры содзе. Каб сульфат лягчэй раскладаўся, да яго абавязкова дадаюць вугаль, каменны і дрэвянны, ці дрэвянны пілавіны. Вугаль бярэцца вялічынёю з гарохавае зерне. На тону сульфату патрэбна каля 50—60 кг^р вугалю, ці 5—6%, ад вагі сульфату, пілавін-жа бярэцца ў два разы больш. З тae прычыны, што склад пілавін не адолькавы і яны вельмі гігроскопічныя (лёгка ўбіраюць вільгаць), перавагу трэба аддаць хутчай вуглю, як пілавінам. Дадаюць вугаль паводле таго прынцыпу, што вугаль добра далучае да сябе кісларод. Адбираючы ад сульфату часткі кіслароду, вугаль спрыяе хутчайшаму раскладанью сульфату. Калі дадаць заўшэ шмат вугалю, шкло афарбоўваеца ў жоўты колер; загэтым далучаюць яго трэба пільна прытрымліваючыся пэўнае вагавае нормы. Сульфат пры растопліваньні часта вылучае на паверхню шкла так зв. „шчолак“, ці „галь“, у выглядзе шумавіньяня ці тлустых плям, што разъядаютъ съценкі печы, батоў і інш. Гэтая ўласцівасць сульфату звязаеца галоўным адмоўным момантам пры яго ўжываньні. Аднак, добра кіруючы растопліваньнем можна зрабіць, што шчолак будзе ўтварацца значна меней, а то і зусім ня будзе. Пры растопліваньні на сульфате, патрэбна ўважліва сачыць за прыгатаваньнем складу, падтрымліваць у печы вялікую тэмпературу. Хэмічны чысты сульфат пры раскладаньні дае 43,7 частак окісі натрюю, якая ідзе на ўтварэнні шкла, і 56,3 частак сярчанага газу, які выходзіць праз комін у паветра. Ці можа ў шкляной вытворчасці сода замяніць сульфат і наадварог? Некаторыя шкларобы мяркуюць, што так замяніць нельга, але гэта тлумачыцца тым, што яны не разумеюць уласцівасцій

соды і сульфата. Даючы пры раскладаньні окісі натрыю, сульфат можа цалкам замяніць соду і наадварот, улічаючы, зразумела, у кожным выпадку некаторыя ўласцівасці таплення сульфату. З тae прычыны, што адна частка соды дае ў шкло 58,5 частак окісі натру, а адна частка сульфату дае ў шкло 43,7 частак, дык заменяючы адно другім, патрэбна браць замест аднае тоны хэмічна чистага сульфату, толькі $\frac{3}{4}$ тоны соды, ці замест 1 тоны хэмічна чистае соды—прыблізна 1 $\frac{1}{3}$ тоны сульфату.

Поташ. Каб атрымаць больш каштоўная гатункі шкла (гатунковы пасудак, некаторыя лампавыя вырабы і інш.), у якасці шчолачы ўжываецца поташ, які ўяўляе сабою злучэніе окісі калія з вуглякіслым газам. Погаш атрымліваецца з попеду расылін праз выщчалачванье яго вадой, а таксама фабрычным способам. Найбольш чистым звязулецца поташ, атрыманы фабрычным способам. Яго ўжываюць на лепшыя гатункі шкла, у вялікіх памерах вытворчасць поташу будзе разгорнута ў СССР на Урале, дзе ўжо началі распрацоўваць Солікамскія кальевыя месцазнаходжаньні. Поташ, як сода і сульфат, вельмі гігроскопічны і лёгка ўбірае вільгаць. Гэта патрэбна месь на ўзвеze, перахоўваючы яго. Погаш надае шклу добры блікс і чыстату. Поташнае шкло лёгка апрацоўваецца, лёгка шліфуецца і лягчэй топіцца, як шкло згатаванае на содзе ці сульфаце.


Крэйда. Шчолачна-зямельныя окіслы далучаюць у склад шкла пераважна праз крэйду, што ўяўляе сабою злучэніе окісі кальцыя і вуглякілага газу. Раней ужываўся галоўным чынам "вапняк, які перад тым апальваўся, адліваўся вадою, ператвараючыся ў т. зв. „пушанку". З тae прычыны, што з ім нязручна абыходзіцца, а таксама таму, што ён хутка змяняеца на паветры, вапняка не скарыстоўваюць і цяпер крэйда звязулецца асноўным матэрыялам, які ўжываецца ў шкляной вытворчасці. Крэйда вельмі пашырана ў природзе. У СССР шмат крэйды ў Белгарадзе, на Урале і ў іншых месцох. У БССР добраякасная крэйда знайдзена ў раёне Койданава, Гомеля ўздоўж р. Сож, Слуцку і ў шмат яшчэ іншых мясцох. З дамешак, што сустракаюцца ў крэйдае, патрэбна адзначыць крэмнязем, гліназем, окіс магнія і окіс жалеза. Першыя тры злучэніні, калі знаходзяцца ў нязначнай колькасці, на якасць крэйды ня ўплываюць, але склад іх патрэбна ўлічыць, калі складаецца шыхта. Апошняя-ж дамешка—окіс жалеза — звязулецца шкодна і яе, калі вырабляеца добрае шкло, не павінна быць больш, як 0,1%. Перад ужываннем крэйду перамолваюць і прасейваюць на тое, каб у склад шкла ня трапілі буйныя кавалкі яе. Апошня дрэнна топяцца і ўтвараюць у шкле каменінне, што псуе гатовыя вырабы. На хрустальнае шкло і ў тых выпадках, калі вырабляеца шкло на пэўныя тэхнічныя патрэбы, замест крэйды ўжываюць окіс сывінца (сывінцовы сурый, глёт), ці окіс барыю. Якое значэнне маюць для шкла асобныя складаныя часткі яго? Крэмнязем звязулецца асноваю амаль усіх мінералаў і горных парод

і зъяўляеца па сутнасці асноваю і для шкла. Пры вельмі вялікай тэмпературы (пад 3000°) пясок растапліваецца і сама сабой утварае шкло. Такое шкло, мае надзвычайна высокія якасці і каштоўныя ўласцівасці і загэтым яно, зразумела, вельмі дарагое. Гэта так зв. кварцевае шкло ўжываецца толькі для адмысловых мэт (кварцевыя ляпны, пірометры і інш.). Каб прыгатаваць звычайнае шкло, да піску дадаюць шчолачы, ад чаго ён хутчэй растапліваецца, і шчолачна-зямельныя окіслы. Шчолачы далучаюць да сумесі праз соду, сульфат ці поташ, шчолачна-зямельныя скіслы—праз крэйду. Пры вялікай тэмпературы шклатопнай печы окіслы гэтая злучаюцца з кремняземам і ўтвараюць шкло. Такім чынам атрымліваецца натрава-валняковая і каліева-валеннае шкло. Калі стапіць кремнязем з аднымі шчолачынмы окісламі—окіс натрому ці окіс калія—бяз шчолачна-зямельных окіслаў, дык атрыманае шкло не будзе падобна на шкло, якое мы звыклі бачыць, а атрымаецца шкло, якое мае ўласцівасць распушчацца ў водзе ў выглядзе густога сыропу. Такое шкло называецца „распушчальным шклом”, і выпрацоўваецца для адмысловых мэт. На больш танныя гатункі шкла апошнім часам шырока ўжываюцца горныя пароды, як напр. палёвы шпат, граніт, трахіт, нефелін і інш. Гэтая пароды маюць у сваім складзе амаль у готовым выглядзе ўсе складаныя часткі шкла, аж да найбольш дарагіх шчолачных окіслаў. На простае шкло—бутэлечнае і прамтары—гэтая горныя пароды скарыстоўваюцца амаль бяз усіх дамешак ці з нязначнымі дамешкамі шчолачаў. Для нас вялізарнае значэнне мае Каўкаскі трахіт і Мурманскі нефелін, паклады якіх у СССР надзвычайна вялікія. Галоўнаю цяжкасцю пры скарыстанні гэтых парод зъяўляеца вялікі процант гліназему ў іх, растопліваць які вельмі пяжжа. Цяпер цяжкасці гэтых з большага пераможаны і шмат якія гуты ўжо паступова пачынаюць вытопліваць шкло з гэтых пародаў. Хэмічны склад трахітаў і нефелінаў наступны:

Назва окіслаў:	Трахіты	Нефеліны
Окіс кремнія . . .	62,86—73,19 %	55—56 %
“ алюмінія . . .	12,23—18,22 ”	22—23 ”
“ жалеза . . .	1,01—3,65 ”	4,9—5,0 ”
“ кальцыя . . .	1,55—3,83 ”	3,56—4,0 ”
“ магнія . . .	0,13—4,41 ”	—
“ калія . . .	4,64—9,16 ”	} 12,7—13 ”
“ натроя . . .	1,23—4,80 ”	

На мал. 1 паказаны вырабы, атрыманыя з нефэлінавага шкла.

Апрача сыварінных матэрыялаў у склад дадаецца бітае шкло. Ад бітага шкла сумесь лягчай тоціца з тае прычыны, што стоплены матэрыял другі раз тоціца значна лягчай і спрыяе растопліванню ўсяго астатняга матэрыялу. Бітае шкло дадаецца сваё, а калі яго не хапае, дык і прывознае. Перад ужываньнем прывознага шкла патрэбна праверыць ці такі яго склад, як таго шкла, што выпрацоўваецца на гудзе. Калі склад неаднолькавы можа атрымашца шкло з „свільлю“ ці з іншымі недахонамі



Мал. 1. Вырабы з нефэлінавага шкла.

Перад ужываньнем бітае шкло прасейваюць на драцяных сітах, каб адлучыць ад яго розныя пабочныя рэчы (коркі, бруд і інш.), што трапілі туды. Пасля гэтага бітае шкло прамываюць, сушаць і тады скарыстоўваюць. Трымаць бітае шкло трэба ў зачыненым памяшканыні, каб яно не забруджалася.

Аб ясколёрвальныя матэрыі дадаюцца да складу, каб зменшыць уплыў дамецак, што знаходзяцца ў сіравінных матэрыялах, галоўным чынам, у окіслах жалеза, што афарбоўваюць шкло ў залёны колер. Каб абескалёрыць шкло да сумесі далучаюцца матэрыі, якія зьнішчаюць зялёнью афарбоўку. Дзейнічні гэтых матэрый грунтуюцца на tym, што яны самі афарбоўваюць шкло ў таі колер, які разам з зялёным дае белы колер. Колер, утвораны аб ясколёрвальнымі матэрыямі, як-бы дапаўняе колер, створаны дамешкамі, да ўтварэння белага колера і называецца „дадатковым колерам“. Дадаючы да сумесі напр. марганиць у выглядзе піролюзіту, мы афарбоўваем шкло ў фіалетавы ці чырвоны колер, які разам з зялёным, атрыманым ад окіслу жалеза, што знаходзіцца ў сіравінных матэрыялах, дае белы колер. Такім чынам чырвоны і фіалетавы колер з'яўляюцца

дадатковымі да зялёнага. Да абескалёрвальных матэрый, якія найбольш ужываюцца, належаць: окіслы марганца, окіслы нікеля, кобальта і сэлен. Пры абескалёрванні марганцам шкло іншы раз атрымліваецца крышку афарбованае ў жоўта-чырвоны і буры колер. Каб зынішчыць гэтае адцэньне, да марганца дадаюць яшчэ і окіс кабальта. Абесколёрвальне зьяўляеца процэсам, які патрабуе вялікае асьцярожнасці і ведаў. Калі дамешана абескалёрвальных матэрый залішне—можна лёгка афарбаваць і сінісаўца шкло. На 100 кгр пяску, што ідзе ў склад шляное сумесі, дадаюць марганцу (шіролюзіту) калія 200–300 гр, окіс-ж кобальту на больш, як 0,5 гр. Больш зручным матэрыялам для абескалёрвання, які не патрабуе такое асьцярожнасці ў працы, зьяўляеца закіс нікелю; яго бяруць 2–5 гр на 100 кгр пяску. Часта да яго дадаюць у невялікай колькасці (на больш за 0,5 гр) окіс кобальту і нікелю. З тae прычыны, што яны па вонкавым выглядзе вельмі падобны адзін на другога, іх лёгка зблытаць і тады атрымліваецца неўпарарадкаванасць у вытворчасці. Загэтым тэатыя матэрыі і патрэбна трymаць у адмысловых банках з адпаведнымі надпісамі.

Адным з даволі здавальняючых абясколёрвальных матэрый зьяўляеца сэлен, які апошнім часам атрымаў вялікае пашырэньне. Сэлен уяўляе сабою парашок чырвоная ці чорнага колеру. Дзеяньне іх аднакае. Сэлен афарбоўвае шкло ў чырвонаты колер; калі сэлену залішне, шкло атрымліваецца з ружаватым адцэньнем. Каб зынішчыць адцэньне, дадаецца окіс металля—урана. На 100 кгр пяску ідзе ў залежнасці ад колькасці ў ім жалеза 1,5–2,5 гр сэлена. Каб ачысьціць шкло і зынішчыць на ім рэшткі, бурбалак і мошак, ужываюць аршэнік. Ён уяўляе сабою парашок белага колеру, вельмі атрутны. Невялічкая частка яго (0,06 гр) атручвае дарослага чалавека. Дзеяньсць яго, як ачышчальнае матэрыі, тая, што ён, як цяжэйшы за шкло, апушчаецца ўніз, хутка выпараеца і ў выглядзе бурбалак газу ўзынімаецца праз усю таўшчыню шкла наверх, выклікаючы бурленье. Дзеяньне яго такім чынам аналагічна дзеяньню, якое робіць дрэва, бурак ці бульба, якімі водзяць па дне. Вада, што знаходзіцца ў іх, хутка выпараеца і таксама выклікае бурленье. На 100 кгр пяску бяруць 200–500 гр аршэніку.

На афарбоўванні шкла можна ўжываць тыя-ж самыя матэрыі, якія скарыстоўваюцца і на абясколёрванні, толькі ў большай колькасці. Апрача вазначаных раней матэрый на афарбоўванні ўжываюцца окіслы наступных металляў: медзі (афарбоўвае ў сіні чырвоны колер), хрому (зялёны колер), урану, срэбра (жоўты колер) і інш.

Прыгатаванні складу і гатаванні шкла. Як вазначалася раней, асноўнымі патрабаваннімі, якія ставяцца да сырэвіных матэрыялаў, што ўжываюцца ў шкляной вытворчасці, зьяўляюцца чыстата і адсутнісць дамешак. Загэтым

трымаць матэрыялы на гуце трэба, ужывшы ўсе сродкі, каб захаваць іх ад забруджвання і засымечвання. Склады, дзе трымаецца сода, сульфат і інш. гіграскалічныя матэрыялы, павіны быць зусім сухія, а съцены і падлога не павінны прапушчаць вільгаці. Для кожнага матэрыялу павінна быць адведзена адмысловае, пажадана, каб адгароджанае месца. Калі матэрыялы насыпаны на падлогу, звышку іх патрэбна цакрыць, каб яны не запыльваліся і не забруджваліся. Абясколёрвальныя і іншыя матэрыялы, якія ўжываюцца ў невялікай колькасці, патрэбна трымаць у зачыненых банках з надпісамі, што там знаходзіцца.

Каб атрымаць шкло добрае якасці, патрэбна пільна і ўнікла ставіца да ўсіх працэсаў па прыгатаваныні складу, што мае вялікае значэнне і ў наступных стадыях талленьня шкла. Каб атрымаць добры склад, асноўную ўмоваю зъяўляюцца наяўнасць адпаведнае „зъмешвальні“ ці „матэрыяльнае“—памяшканье, дзе прырыхтоўваецца сумесь. Каб скараціць шлях перасоўвання сырэвіны і гатавае сумесі, зъмешвальню патрэбна, калі толькі можна, „зрабіць недалёка ад складу сырэвіны і калія гуты; з тae прычыны, што пры перамешваньні сумесі ўзынімаецца едкі пыл, у зъмешвальні павінна быць адпаведная вэнтыляцыя. Памяшканье зъмешвальні павінна быць прасторнае, съветлае і ўтрымлівацца ў чыстаце. Перад прыгатаваннем новае сумесі, калі гэта работа робіцца рукамі на падлозе, апошнюю патрэбна чиста падмесці.

Падрыхтоўка шыхты. Сыравіныя матэрыялы перад зъмешваньнем іх для атрымання шыхты, павінны быць як сълед падрыхтаваны. Папярэдняя падрыхтоўка мае на мэце ачысьціць матэрыялы ад лішніх дамешак, зрабіць іх больш зручнымі для зъмешваньня. Аднымі з шкодных дамешак у пяску зъяўляюцца окіслы жалеза. Каб адлучыць частку іх ад пяску, што асабліва патрэбна, калі гатуем дарагія гатункі шкла (хрусталь, гатунковую пасуду), пясок прамываюць у плыннай вадзе. Вада ў гэты час цягне з сабою гліну, што знаходзілася ў пяску, і некаторую частку окіслаў жалеза, якія былі ў цяску. Прямываюць некалькі разоў, пакуль вада, якою прымываю пясок, ня будзе съцякаць зусім чистая. Пасля прымывальнія пясок сушаць і моцна награваюць у адмысловых апальвальных печах. Награванье мае на мэце вылучыць вільгаці і спаліць кавалачкі лісьця, карэніні і інш. Апрача гэтага ў час моцнага награвання на пясковых зярнітах зъяўляюцца невялікія трэшчыны, дзякуючы якім лягчэй потым стапілівацца пясок з астатнімі матэрыяламі. У час перапальвання пясок насыпаюць настукова пласт за пластом, але «і ў якім выпадку ня можна адразу загружанаць пяском усю печ. Калі-ж уся печ загружана пяском, агонь глушыцца і пясок прапальваецца толькі звышку, а ў сярэдзіне ён застаецца непрапаленым. Такі пясок не дае потым аднастайнае, добра зъмешанае шыхты, у выніку чаго атрымліваецца шкло нядобрае якасці з каменінем і нераспушчальнымі асобнымі зярнітамі пяску. Для сушэння пяску можна скарыстаць цяплыню адыходных газаў шклатопнае печы,

што дае ёкономію ў выдаткаваньні апалу. Крэйду перад зъмешваньнем таксама апальваюць. Апальваньне робіца ці ў адмысловых печах, ці скарыстоўваюць для гэтага пяскасушыльныя печы. Пры апальваньні вылучаецца частка вуглякіслага газу, які знайдзіца ў крэйдзе. Застаецца окісь кальцыя, якая лягчэй потым стопліваецца ў печы з іншымі складанымі часткамі шыхты, і ад гэтага маса хутчэй топіцца. Каб атрымаць больш роўных вялічынёю зярніта, што канечна патрэбна для лепшага перамешванья матэрыялаў, іх патрэбна растаўчы на дробныя частачкі. Здрабленыя сульфату, крэйды і інш. матэрыялаў адбываецца на бягунах. Здрабніўши, матэрыялы прасейваюць. Разам з гэтым адлучаюцца буйныя частачкі, якія дрэнна перамешваюцца і дрэнна растопліваюцца ў печы, а потым, застаючыся ў шкле ў выглядзе каменя, псуюць вырабы. Калі сода ці другія матэрыялы, доўга лежачы на складзе, зрабіліся вінготнымі і зъляжаліся ў камякі, іх абавязковая патрэбна здрабніць у ступе ці катком, і калі камякоў шмат і яны цвёрдый, дык і ў млыне.

Прасейваюць на драцяных сітах, якія ўстанаўляюцца на каткох. Папярэдня падрыхтаваныя матэрыялы потым зъмешваюць, каб атрымаць шыхту. У залежнасці ад гатунку шкла, якое мы маєм вытапліваць, зъмяняюцца матэрыялы і суадносіны іх між сабою (рэцептура шыхты). Звычайна вакеннае шкло выпрацоўваецца з 3-х складаных частак: пяску, сульфату, радзей, соды і крэйды. Шкло на гатунковую пасуду павінна добра апрацоўвацца ўсялякімі способамі, калі яно гарачае (вылепліванье, адрэзванье) і калі яно халоднае (запальванье, шліфаванье). Затым яно павінна быць даволі мяккае, і дзеля гэтага ў сумесь на гатунковую пасуду дадаецца шмат шчолачаў і замест соды бярэцца поташ, ці поташ разам з содаю. На больш дарагія гатункі шкла дадаюць яшчэ, апрача паказаных матэрыялаў, окісь сівінца ў выглядзе сурыка ці глётут. Такое шкло вызначаецца асаблівым блескам, прапрыстасцю і бесколяровасцю. Яно топіцца зазвычай у гаршкох. На бутэлечнае шкло ўжываюцца найбольш танныя матэрыялы з невялікай колькасцю шчолачаў. З прычыны забруджанасці і вялікае колькасці жалеза ў пяску і ў іншых матэрыялах, што скарыстоўваюцца на бутэлечнае шкло, апошніе бывае афарбованы пераважна ў зялёны колер. Некаторыя танныя гатункі бутэлек гатуюць з аднаго толькі бітага шкла, дадаўши туды крыху шчолачаў. Падаем некаторыя рэцепты, што практикуюцца на нашых беларускіх гутах:

Гута „Комінтэрн“.

На бутэлечнае шкло:	
Пясок . .	46 ваг. частак
Крэйда . .	22,5 *
Сода . .	7 *
Сульфат . .	7,5 *
Нефэлін . .	40 *

Гута „Домбаль“


Гатунковы пасудак:	
Пясок . .	78 ваг. частак
Крэйда . .	17 *
Сода . .	22,3 *
Сульфат . .	2 *
Поташ . .	0,75 "
Салетра. .	1,0 "

Гута „Поўка“

Шкло да лямпаў	
Пясок . .	77 ваг. частак
Крэйда . .	15 "
Сульфат . .	13,75 "
Сода . .	15 "

Калі вызначаем рэцэнт і выбіраем сырэвіну, патрэбна ведаць характарыстыку асобных матэрыялаў, г. зн. іх склад, колькі ў іх дамешак і вільгаци і ў сувязі з гэтым павялічыць ці паменшыць колькасць таго ці іншага матэрыялу. Бяз гэтага будуць няпрыемныя вытворчыя недарэчнасці і памылкі. Асабліва патрэбна стала вызначаць вільготнасць шчолачаў, якія вельмі гіграскопічныя і лёгка ўбіраюць ваду. Перад ужываньнем абавязкова патрэбна празерыць іхнюю вільготнасць. Уявім сабе, што мы бярэм у сумесь пэўную колькасць соды, вільготнасць якое 4%. Калі з якое-небудзь прычыны наша сода зрабілася больш вільготнаю


і будзе мець ужо не 4% а 10% вільгаци, дык у ранейшай колькасці соды сухога вуглякілага натру будзе менш і нам патрэбна будзе, каб не зъмяніць рэцэнт і якасці шкла, павялічыць колькасць соды. Калі-бы мы ўзялі гэтую, больш вільготную, соду ў ранейшай колькасці, дык у сумесі было-бы менш шчолачаў, як трэба паводле рэцэнту, і шкло будзе бяднейшае на шчолачы і цвярдзяшае. Вызначае якасці матэрыялаў, што ўжываюцца ў шкляной справе, хэмічная лябораторыя. Матэрыялы, якія ідуць у шыхту, уважаюцца на дзесятковай вазе, паводле рэцэнту і потым пачынаюць зъмешваць іх. Зъмешваюць матэрыялы ў асобных карытах—калодах, а больш за ўсё на падлозе



Мал. 2. Чыгуны барабан для перамешвання шыхты.

у зъмешвалычі; падлогу перад гэтым старэнча падмітаюць. Насыпаюць матэрыялы звычайна так: спачатку пясок, на яго насыпаюць сульфату, соды ці поташу, а потым крэйду, вапну ці іншы адпаведны матэрыял. Зьеверку дадаюць абескалёрвальных матэрый. Сульфат спачатку патрэбна зъмішваць з вугалем. Калі насыпяць усіх гэтых матэрыялаў, пачынаюць перамешваць іх. Чым рунней гэта робіцца, і чым аднастайнейшая атрымаецца шыхта, tym ляпей і лягчэй адбываецца тапленыне. Добра перамешаная сумесь не павінна мець ў сабе буйнейшых частачак, каляровых пяскоў, а ва ўсіх сваіх частках павінна быць зусім аднастайнай. Аднастайнасць шыхты можна вызначыць і звычайным вокам. Правяраюць аднастайнасць масы так: кладуць паміж двума кавалачкамі белае паперы трохі шыхты і лёгка пальцамі спрасоўваюць яе. Пасля гэтага на шыхце выразней відны нязъмешаныя частачкі, якія вылучаюцца ў выглядзе палос. Перамешваюць сумесь драўлянымі

рылдлёўкамі, пачынаючы ад аднаго канца кучы і пераходзячы да другога. Перамешваюць разоў пяць-шасць раз. На некаторых гутах перамешваюць па 10—12 разоў. Пры рулівай працы даволі перамяшашь сумесь шасць разоў. Вельмі шмат разоў перамешваюць, больш як 12, не карысна, бо гэта не дапамагае спраўе, а наадварот—шкодзіць. Досьледамі даведзена, што пры гэтым адбываецца распластванье асобных сумесных частак шыхты. Перамешваць ручным способам ня раіцца—гэта шкодная і цяжкая праца. Рабочыя, якія працујуць у зъмешвальні, павінны барапіцца ад пылу, што ўзынімаецца ў часе зъмешвання шыхты рэспіраційнай.



Мал. 3. Паземны зъмешвальны барабан для зъмешвання шыхты.

тарамі. Цяпер на большай частцы гутаў СССР і БССР пераходзяць да мэханізаванага перамешвання сумесі. Мэханізуецца ня толькі працэс перамешвання, якое робіцца ў барабане, паказаным на мал. 2, але мэханічна падаецца і сырэвіна і пераходзіць яна ў барабан і ў будынак, дзе шкло топіцца. Галоўная частка мэханічнае зъмешвальні—зъмешвальны барабан, які мае ў сярэдзіне чыгуенную мешалку, што ўяўляе сабою вал з насаджанымі на яго лопасцямі. Барабаны бываюць паземныя, т. і. мал. 3, і вертыкальныя (мал. 2). Матэрыял насыпаюць зьверху і выгружаюць зьнізу.

Процэс гатавання шкла. Пры гатаванні шкла адбываюцца наступныя процэсы: спачатку ў сумесі вылучаецца ўся вільгаць, што знаходзіцца ў асобных матэрыялах і згарыаецца усе

дамешкі, якія ёсьць у іх: карэнчыкі расълін, пыл і інш. Пасълж гэтага пачынае тапіца сода і сульфат, а крэйда раскладаецца на окісі кальцыя і на вуглякіслы газ. Далей, калі павялічваецца тэмпература, пачынае раскладацца сода і сульфат. Паводле павялічэння тэмпературы ўсе окіслы пачынаюць увайходзіць паміж сабою ў хемічныя рэакцыі (злучэнныі): окісь натру з крэм-няземам пяску, а потым окісь кальцыя з крэмняземам. Злучыўшыся між сабою, гэтая злучэнныі ўтвараюць шкло. Шкло гатуюць у гаршкох, у ваннах пэрыодычнага дзеяння („выпрацоўных“) і ў ваннах бесъперына-дзейных ваннах гэтая працэсы адбываюцца пры гатаванні шкла, 'ва ўсіх выпадках аднакія; розніца між імі толькі тая, што ў той час, калі ў гаршкох і „выпрацоўных“ ваннах усе працэсы адбываюцца ў адным месцы, у бесъперына-дзейных ваннах гэтая працэсы адбываюцца на тэрыторыі ўсяе даўжыні ванны. Каб лепш уцяміць працэс таплення шкла, апішам спачатку, як гатуюць шкло ў гаршкох, дзе адбываюцца поўны цыкл таплення ў адным месцы, а потым пяройдзем да разгляду працэса ў ваннай печы бесъперына-дзейнага дзеяння. Матэрыйял сыплюць у гаршок вя ўесь адразу, а часткамі за 3-4 разы. Робіцца гэта затым, што калі адразу запоўні гаршчок, маса, што знаходзіцца на дне гаршка, яна зможа згатавацца і ня дасьць добра гашла, таму, што верхні пласт шыхты не дае полымю нагрець ніжэйшыя пласты, якія ляжаць пад верхнім. Насыпаўшы частку шыхты, трэба дап'ять ёй прагатавацца і калі яна стопіцца, патрэбна ізноў засыпаць масу. Спачатку сыплюць у гаршчок бітае шкло, якое хутчэй топіцца і сірые гэтым растопліванню ўсяе астатніе шыхты. Кожнае наступнае засыпанне сівежае часткі шыхты ахалоджвае гаршчок, ад чаго апошні нават можа трэснуць. З гэтае прычыны пасудзіну, у якой знаходзіцца матэрыйял, спачатку патрэбна патрымаць над гаршком, каб матэрыйял нагреўся і потым ужо высыпаць яго. Калі ўесь гаршчок ужо насыпаны і апошняя частка сумесі стонлена, шкло патрэбна яшчэ прагатаваць і ачысьціць ад бульбатак вуглякілага газу і інш. газаў, якія вылучыліся і засталіся ў масе пры раскладанні шчолакаў, крэйды. Апрача гэтага ў шкле ёсьць яшчэ частачкі неправараанае шыхты. Каб вылучыць гэтая газы і прагатаваць настоплення часткі шыхты, робяць „прагатаванье“: павялічваюць тэмпературу і награюць печ; тымчасам шкло робіцца радчэйшым і газы з яго лёгка выходзяць. Адначасна павялічваючы тэмпературу, каб шкло хутчэй гатавалася і ачышчалася, робяць бурленье яго. Шкло ў гэты час пачынае хутка рухацца—, бурліць“. Бурленье можна зрабіць иекалькімі способамі. Часта на канец жалезнае палкі насаджваюць бульбіну ці кавалак сырога дрэва і водзяць ім па дне. Тады вада, што знаходзіцца ў бульбіне ці ў дрэве, пачынае хутка выпарвацца, пара ўзынімаецца ўгору і перамешвае шкло. Можна выклікаць бурленье пры дапамозе аршэнку, кідаючы яго ў гаршчок, дзе ён, з прычыны вялікае адноснае вагі, падае-

жа дно і, хутка ператварыўшыся ў пару, узынімаецца ўгору і выклікае бурлецьне. Паслья гэтага тэмпературу ў печы зъмішаюць і болей шкла не чапаюць і пакідаюць стаяць спакойна. Ад гэтага шкло робіцца гусьцейшым, шчыльней і выц скае з сябе рэшткі бурбалак газаў. Паслья гэтага пачынаюць процэс выпрацоўкі. Спачатку, каб дазнацца ці гатова шкло, набраюць яго на жалезную трубачку і даюць съцякаць. Калі шкло съцякае роўнаю тіткаю, бяз бурбалак, камякоў і часцінак, дык яно гатова. Калі шкло гатуецца ў ванных печах бесцерапыннага дзеяньня, яно праходзіць тыя самыя стады, што і ў гаршкох. Розыніца між імі тая, што ў ванных печах у адным месцы шкло гатуецца, а гатаве выбіраецца ў другім месцы ванны праз пярэднюю частку яе—рабочыя вокны, а ў гаршковых печах гатуецца шкло і выпрацоўваецца ў адным месцы ў гаршкох. Шкловар павінен наглядаць, ці хугка прыцякае шкло да рабочых вокнаў і не дапушчаць, каб падыходзіла негатавае шкло. У невялікіх ванных, дзе шкло на шмат, рэгуляванье патрабуе асабліве ўвагі, затым, што ў тых выпадках, калі шыхты засыпана шмат, апошняя выціскае ўсе тыя, што засыпаліся раней, а яны не пасыпяваюць яшчэ прагатавацца і да рабочага аддзялення можа падыйсьці негатавае шкло. У вялікіх-ж ванных рэгуляваць рухам шкела лягчэй затым, што з прычыны вялікага запасу шкла і павольнага руху яго, яно, пакуль прыдае да рабочага аддзялення, пасьпее цалкам згатавацца.

Недахопы шкла. Неправільнае тапленье ці нядобры стан шклатопнае печы могуць зрабіць, што шкло атрымаецца з тымі ці іншымі недахопамі, якія вельмі зьніжаюць якасць шкла. Галоўныя недахопы, што часцей за ўсё сустракаюцца ў шкле, гэта—бурбалкі, мошка, сывіль, каменьне і зарухленыне. Апішам гэтыя недахопы і вызначым прычыны, ад якіх яны бываюць. „Каменьем” называюцца кавалкі пабочных цел, раскіданых па ўсёй масе шкла, якія пры ахалоджванні шкла часта разрываюць яго; зьяўляеца каменьне ад розных прычын. Іншы раз каменьне зьяўляеца ад непрагатаванага матэрыялу, калі асобныя кавалкі крэйды ці пяску, не растапіўшыся, застаюцца ў шкле; у выглядзе каменьня. Такое каменьне называецца „матэрыяльным”. Матэрыяльнае каменьне бывае ад того, што дрэннае здроблены і прасеяны матэрыялы, якія пайшлі на шыхту. Каб аслабаніць масу ад матэрыяльнага каменьня, даволі старанна здрабніць, прасеяць і перамяшачь матэрыялы і павялічыць тэмпературу ў печы, калі яна была малая на гатаванье шкла. Каменьне зьяўляеца яшчэ ад недабрякасных агнітрывалых матэрыялаў, з якіх складзена печ; з гэтага прычыны іх лёгка разъядает шкло, што асабліва выразна зьяўляеца, калі апрацоўваецца сульфатная шыхта. Калі шкло разъядает съценкі печы і батоў, казалачкі шамоту трапляюць у шкло, у якім яны і плаваюць не расчыняючыся і ўтвараюць каменьне. Такое каменьне называецца „шамотным”. Зъменышыць лік шамотнага каменьня

іншы раз можна зъменшыўшы тэмпературу ў печы і выпрацоўку, але калі такога каменяня зъяўляецца шмат, патрэбна спыніць печ і паправіць яе. Каменяне можа зъявіцца і ад бітага шкла, калі яго не праглядзець перад ужываньнем і не адлучыцца ад яго пабочных дамешак, якія трапілі ў шкло і даюць у ім каменьні.

Чарговым недахопам у шкле зъяўляюцца бурбалкі, што ўяўляюць сабою мясьцінкі, запоўненныя газамі ці паветрам. Калі

шмат дробных бурбалак раскіданы па ўсім шкле, дык яны называюцца „мошкаю“. Як тыя, так і другія зъяўляюцца тады, калі з печы выцягваецца шмат шкла і явно не пасьпее добра прагатаўца. Тады газы, не пасьпейшы вылучыцца са шкла, застаюцца ў ім у выглядзе бурбалак. Гэта быве звычайна ў тых выпадках, калі шкло ахалоджаецца і верхнія пласты яго робяцца грузкімі, і тады газы, што не пасьпелі яшчэ адлучыцца, ня могуць „прабрацца“ праз густую масу верхняга шкла і застаюцца ў сярэдзіне. Іншы раз бурбалкі трапляюць у шкло ад няправільнага на біраньня, калі ў шкло трапляе паветра, ці

{ Мал. 4. Зарухлае непразрыстае шкло.

ад пылу, які, асеўшы на гарачае шкло, выгарает і пакідае пасьля сябе бурбалку. Каб яя было бурбалак, патрэбна нагрэць шкло, асьцярожна выклікаць у ім бурленіне і прагатаваць.

Калі доўга зъмяняшаецца тэмпература ў печы, ці калі тухне ў печы, а таксама пры няправільным складзе шкла, адбываецца званае „зарухленыне“ шкла. „Зарухленыне“ ці яго яшчэ называюць „расшклоўваныне“ гэта такая зъява, пры якой у шкле зъяўляюцца непразрыстыя, раскіданыя па ўсёй масе крышталіны, якія пры вялікім зарухленыні зьбіраюцца іншы раз у вялікія

суцельныя непразрыстыя крышталі (гл. мал. 4). Шкло ад гэтага робіцца шорсткім, як-бы засылаецца белаю абалонкаю. Такое шкло зусім няпрыгоднае да выпрацоўкі. Каб зарухленыя ія было, трэба распаліць печ і добра прагрэць шкло. Гліазём, калі яго дадаць невялікую колькасць у выглядзе гліны ці ў якім-небудзь іншым злучэныні ў сумесь, значна перашкаджае процесу зарухлення.

Калі ў шкло аднаго складу трапляе частка шкла другога складу, напрыклад, калі скарыстоўваецца купленая бітае шкло неаднолькавага складу з гутаўскім, ці калі ў шкле растворанаюцца часткі съценак печы або іншых шамотных вырабаў (кранты, лодак) у ім утвараецца сывіль у выглядзе хвялявых паскаў і прапласткаў, якія значна рознічаюцца ад астатніх масы шкла. Сывілеватая шкло вельмі крохкае. Сывіль можна пазбыцца, калі лепей перамяшаць і ачысьціць шкло.

Калі гатуецца сульфатнае шкло, іншы раз на паверхні яго утвараюцца налёты, што маюць усялякую афарбоўку ад шызага да чорнага колеру. Гэта такі званая, „галь” ці „шчолач”, што ўяўляе сабою частку нераскладзенага сульфату. Бывае гэта ад таго, што мала дададзена вугалю ці ад невыстарчальнай тэмпературы ў печы. Налёты гэтая можна знишчыць, калі меней пушчачы паветра і ўносячы ў печ куравае полымя. У куравым пэўнымі знаходзяцца часткі няспаленага вугляроду. Трапляючы ў „шчолач”, яны як-бы замяняюць частку вугалю, якое не хапае, і спрыяюць раскладанню „шчолачы”.

Загартоўванье шкла. Вырабы, зробленыя з гатаванага шкла, яшчэ не звязаныя прадуктам, а павінны яшчэ працэс адпальвання ці як яго на гутах няправільна называюць—„загартоўванне”.

Праз загартоўванне трэба пазбыцца крохкасці вырабаў і зрабіць іх трывалішымі. Шкло дрэнна прапушчае цяплыню і пасыля выпрацоўкі вырабу ахалоджваецца неаднастайна. У той час, як зьнешнія съценкі, што стыкаюцца з навакольным паветрам, пасыплююць астыгнуць і съціскаюцца, унутрачныя съценкі застаюцца гарачыя і нясціснутыя. Утвараюцца як-быццам два пласты: вонкавы—астыглы, больш халодны, і ўнутраны—гарачы. З гае прычыны, што зьнешні пласт, ахаладзіўшыся, съціскаеца і цісьне на ўнутраны, у вырабе атрымліваецца „нацягненне” ці „напружанне”. Шкло з такім напруджаннем ад найменшага ўздрыгу трэскаеца і на выгрымлівае нават невялікае розніцы ў тэмпературы. Асабліва гэта выявляецца на тоўстасцічных вырабах, якія робяцца нават небясьпечнымі для навакольных, з прычыны асаблівае крохкасці. Каб пазбыцца „напружання” і надаць вырабам патрэбную трываласць, іх загартоўваюць. Адпальванне ці загартоўванне—такі працэс, у якім вырабы ў адмысловых гарлавальных печах паволі ахалоджваюцца (каля 100° за гадзіну), пачынаючы ад тэмпературы, якую яны мелі ў час выпрацоўкі і прыблізна да хатняе тэмпературы.

Пры загартоўваныні вельмі звычным момантам зъяўляецца першапачатковая тэмпэратура, пры якой начынаецца адпальванье. Чым большая гэта тэмпэратура, тым хутчэй і аднастайней з'йдзе "напруженне" у шкле і вырабы атрымліваюца добра адпаленныя. Звычайна гэта тэмпэратура бывае каля 600° , але ў залежнасці ад гатунку вырабаў яна крыху хістаецца. Калі ўстаноўляеца пачатковая тэмпэратура, трэба асьцерагацца вельмі вялікае тэмпэратуры, пры якой вырабы начынаюць мякчэць ці дэформавацца (растоплівацца); асабліва гэта мае дачыненне да віжэйшых пластоў, што знаходзяцца пад цяжарам верхніх пластоў. У залежнасці ад тэмпэратуры значна змяняецца час, патрэбны на апальванье шкла, г. зи. на тое, каб зъніклі ўсе напруженіні, што ў ім ёсьць. У табл. № 1 пададзены час, патрэбны на тое, каб зъніклі напруженіні ў залежнасці ад тэмпэратуры, пры якой адбываецца адпальванье.

Табліца № 1

Тэмпэратура адпальванья	575°	549°	522°	498°	475°	446°	424°
Час, за які зънікаюць напруженіні	2 мін.	10 мін.	1 гадз.	5 г.	1 дз.	7 дз.	30 дз.

З гэтых даных відно, што пры тэмпэратуре 575° у шкле зънікаюць напруженіні ўжо праз 2 мінuty, пры тэмпэратуре 549° праз 10 мін., пры тэмпэратуре 446° —праз 7 дзён, а пры 424° —толькі праз 30 дзён.

II

Агнітрывалы матэрыялы. Шкло гатуецца пры вялікай тэмпэратуре, якая даходзіць да $1400\text{--}1600^{\circ}\text{C}$. За гэтым печы, у якіх топіцца шкло, павінны быць складзены з матэрыялаў, што вытрымліваюць такія вялікія тэмпэратуры, г. зи. як кажуць, матэрыялы, што маюць вялікую агнітрываласць. Ад якасці ўзятых агнітрывальных матэрыялаў залежыць час працы печы; часта гэта зъяўляецца галоўным фактам для паспяховавае працы ўсяе гуты. Да часная направа печы, пісаныне шкла, зъяўляюцца вынікамі дрэннае якасці агнітрывалага матэрыялу, нядобраякаснае выпрацоўкі яго ці няправільнага ўкладанья.

У прыродзе ёсьць шмат вельмі агнітрывальных матэрыялаў, але ў шкляной вытворчасці ўжываюць найбольш спадружныя матэрыялы—агнітрывалая гліна і кварц. Вырабы: гаршкі, часткі съценак печы і інш., што вырабляюцца з агнітрывалася глінамі ягуце, называюцца „прызапасам”, затым, што іх вырабляюць на гутах: у вялікай колькасці, якой бы хапіла на піправы, што потым будуть, наогул каб яны заусёды былі ў запасе. Калі-б запасу нічога не было, каб рабіць чарговыя направы, патрэбна было-б хутка рых-

агніяtryvalyя матэрыялы, што, бязумоўна, мела-б ня
вельмі добры ўплыў на іх якасць.

З агніяtryvalaе гліны робяць так зи. шамотны прызапас, а з
кварцу—кварцовы ці дынасавы.

Гліна зьяўляеца прадуктам разбурання (выпятрэння) горных
пародаў і складаеца з гліназему, кремнезему і вады. Аднак, гліна
рэдка бывае хэмічна чистай, а звязчай мае яшчэ розныя дамешкі,
што звычайна яе агніяtryvalасьць. Чым менш гэтых дамешак, тым
штона больш агніяtryvalая. Гліны СССР, як напр. Латнінская,
з станцыі Латная Варонескае губ. і Часавярская з станцыі Часавяр
у Донбасе, павінны быць залучаны да высокаякасных глінай, якія
на гаршыя за самыя лепшыя гліны, што прывозіліся да нас да
рэвалюцыі з-за мяжы.

Якасць атрыманага агніяtryvalага прызапасу залежыць як
ад якасці сырой гліны, так і ад старэнасці выпрацоўкі.

Будова гліны павінча быць дробназярнавая, што вызначаеца
тры выпрабаваныні зубамі, укусішы. Калі пры гэтым чуеца хруст
і зэрніта, дык гліна мае щмат кремнезему і ў печы будзе лёгка
разбурацца.

Адна з каштоунейших уласцівасцяў гліны—плястычнасць.
Сутнасць яе наступная: зъмешаная з валодою такая гліна можа
набыць абы-якую форму, якую захоўвае і высахнуўшы. Калі
з сырое гліны выляпіць які-небудь прадмет, дык пасля адпаль-
вання ён захоўвае сваю першапачатковую форму. За гэтым на-
агніяtryvalая вырабы бярэцца менавіта гліна, хоць ёсьць яшчэ
шмат іншых агніяtryvalых матэрыялаў, як напр.: пясок, графіт, вапна
і інш. Плястычная гліны называюцца „тлустымі“, чым яны розь-
нічаюць ад малаплястычных і нязручных для фармавання—„худых“.

Колер агніяtryvalае гліны часцей за ўсё бывае шырэ ці ру-
жаваты, чым яна розніца ад звязчайнае гліны, афарбованае
окисламі жалеза ў чырвоны колер. Высыхаючы гліна ўсушваеца,
збіем яе робіцца меншы. Пры аблальніні яе ў печы пры тэмпэ-
ратуры каля 1000° , памеры яе яшчэ больш зъмяншаюцца. Гэта
уласцівасць—усуванье і сашчыльненне—у тлустай гліне
зьяўляеца асабліва моцна. За гэтым вырабы з тлустае гліны,
кали іх хутка сушиць, могуць трэскацца. Знадворныя пласты пад-
сухаюць хутчэй як унутраныя, і пачынаюць сыйсканца. Унутра-
най-ж пласты больш вільготныя, не даюць знадворным сыйсканца,
зношнія пачынаюць трэскацца, утвараюцца шчыліны. З гэтае
причыны, да сырое гліны, каб меншас было ападанье, трэба
далаць матэрыялы ў выглядзе шамоту ці „паленкі“, ад якіх гліна
была-б не такая тлустая.

Шамот. „Шамот“ ці „паленка“ атрымліваеца з тае-ж самае
агніяtryvalае гліны пасля аблальніні яе пры вялікай тэмпэ-
ратуры, якая дасягае $900-1200^{\circ}\text{C}$. Пасля аблальніні гліна
трацица сваю плястычнасць. Яна сіпякаеца ў цвёрдую матэрыю,
разбіць якую можна толькі затраціўшы пеўную сілу. Калі на-
трагаець гліну не да вялікае тэмпэратуры ($900-1200^{\circ}\text{C}$), а да

120°, дык гліна траціць вільгаць, а пасъля ахалоджваннія такая гліна ізноў набывае пластычнасць, г. зи. можа зъмешваца з водою, утвараючы цеста. Калі награваць гліну да 450°, яна свае пластычнасці яшчэ таксама ня траціць і толькі, калі награваць яе да тэмпературы большай як 450°, гліна робіцца не пластычнай: яна зъмешваецца з водою і не ператвараецца ў цеста. Гліна, нагрэта да 800°, зусім траціць здольнасць пры намаканьні ператварацца ў цеста, і такая гліна называецца „шамотам” ці „паденкаю”. Калі нагрець гліну да тэмпературы 1000—1450°, яна найбольш ападзе, значна зъменышыца ў аб'ёме і будзе найбольш пачыльная. Гэта тэмпература, розная для рознае гліны, называецца тэмператураю съпяканьня“. „Съпечаная“ гліна пры такой тэмпературе набывае найбольшую трываласць і мадунак. Адзнакаю поўнага съпяканьня зъяўляеца ясны гук, што чуцёй, калі стукнуш чым-небудзь па гліне.

Апрача абліпльваннія сырое гліны шамот атрымліваецца так-
сама са старых агнятрывалых вырабаў і частак печы, што заста-
ліся пасъля таго як печ разабралі і направілі. Перад ужываннем
старых вырабаў патрэбна пільна аглядзець іх, адлучыць часткі
шкла, якія прысталі да матэрыялу і значна зънізяць якасць яго.
Эта робіцца за тым, што часціны шкла, якія засталіся на гліне,
зостым хутка разъяджаюць пры запасе. Ачысьціўши ад шкла, вырабы
патрэбна здрабніць, размалоць на бягунах і прасеяць праз сіта
райца з 49 дырочкамі на 1 кв. см). Атрыманы шамот павінен
быць зярніта з вуглавымі вострымі кромкамі. Гэта потым лепей
змацоўвае іх з сырой глінай. Круглыя ж абкочаныя зярніта
значна горш шчэпліваюцца з глінай.

Апрача шамотнага прызапасу, якім выкладаюць часткі печы,
што непасрэдна стыкаеца з растопленым шклом (сыценыя
брусы, брусы на дно), ці на якія дзейнічае зъменная тэмпература
высадкі і інш.), на гутах ужываецца другі вельмі каштоўны і агня-
трывалы матэрыял—дынас. Дынас атрымліваецца з асобае гор-
ячай пароды—кварцыту, які ў прыродзе сустракаецца ў прырод-
ных масах. Кварц не пластычная матэрыя. З гэтае прычыны, калі
гадаць звязальныя матэрыі: звычайна бяруць ад 1 да 2%, вапны
і гіпсу.

Зробленыя з гэтых матэрыялаў вырабы апальваюцца пры
значна большай тэмпературе, як шамотныя, і называюцца „ды-
расавымі“ вырабамі. Дынасам выкладаюць печныя скляпеньні,
арэлкі і інш. часткі шкляных печаў, дзе большая гарачыня. Ды-
рас вельмі цвёрды і разам з гэтым крохкі матэрыял, які ў часе
пліфаванні надта крышыца. Колер яго белы ці шэры, іншы
яз з жаўтаватым адценнем. Дынас мае здольнасць ад павялі-
чэння тэмпературы пашырацца („пухнуч“), з гэтае прычыны
зато пасъля холоднае направы пушчаецца старая печ, або адно-што-
робленая, патрэбна ўважліва сачыць за пашырэннем, ці, як ка-
суньш, за „гульнёю“ калтура (скляпеньнія печы) і павольна ад-

пушчань жалезныя злучэныи, якімі каптур змацованы. Калі печ слыннеца на направу, таксама патрэбна асьцярожна зациягваць злучэныи, што змацоўваюць каптур. Дынасы прызапас слаба вытрымлівае зъмены тэмпературы і трэскаецца, што патрэбна мець на ўвазе калі ахалоджваем печ перад спыненнем на направу.

Вельмі вялікае значэнне на якасць дынасу мае вялічыня тэмпературы, пры якой ён абпальваецца. Чым большая гэта тэмпература, tym лепшае якасці атрымліваецца дынас. Дынас робіцца на адмысловых заводах і гуты атрымліваюць яго ў гатовым выглядзе па адмысловых спэцыфікацыях (заказах).

На некаторых гутах здаўна яшчэ практыковалася выпрацоўка пескавое цэглы, з якое выкладвалася скляпеньне (каптур) печы. Такія скляпеныні ў печах, з нівысокую тэмпературую, трывалі на працягу некалькіх год. Матэрыйялам на пескавую цэглу зьяўляецца пясок і агнітрывалая гліна, якіх бяруць у такіх суданінах: 2 часткі пяску на 1 частку гліны.

Выпрацоўка шамотных вырабаў. Да апошняга часу ўсе гуты ўесь патрэбны ім прызапас рабілі самі ў сябе ў адмысловых цехах—ганчарнях. Цяпер вырабляюць прызапас адмысловых заводы агнітрывалых вырабаў. З гэтага прычыны частка гутаў шмат якія патрэбныя ім прызапасы адтрымліваюць звонку, а ў сябе вырабляюць нязначную частку агнітрывалых матэрый, патрэбных на чарговую направу. Якасць шамотных вырабаў больш за ўсё залежыць ад якасці агнітрывалае гліны, якая скарыстоўваецца на іх выпрацоўку. Аднак часта добраякасная гліна, што атрымліваецца гутамі, ад няумелага ці неахайнага абыходжання з ёю, траціць свае каштоўныя ўласцівасці.


Перш за ўсё патрэбна ўзяць увагу на тое, як хаваць гліну. Каб не забрудзіць, трymаць яе патрэбна ў зачыненых складах, дзе гэтае непажаданае рэчи ня здарыцца. Асабліва шкодна, калі гліна забруджвана лугамі ці замарожана. Зьмерзнуўшы, сырая гліна крышыцца на дробныя частачкі, якія хутчэй, як вялікія кавалкі; укрываюцца пылам і забруджваюцца. Перавозячы гліну, асабліва на гуты, што знаходзяцца далёка ад чыгуначных станций, яе патрэбна ахоўваць ад бруду, на што траба яе ўкрыць брезентам і перавозіць на чистых вазох. Ня трэба вазоў падсцілаць саломаю ці сенам—яны яшчэ горш забруджваюць гліну.

Памяшканье, дзе выпрацоўваюцца агнітрывалыя вырабы—ганчарню—патрэбна трymаць у надзвычайной чыстасце. Падлогу і стол замазваюць мазівам (лепей цемантавым), каб захаваць цяплюнью і падтрымліваць аднастайнную тэмпературу. Вокны ў ганчарні раішца ўзьняць высока над падлогаю, што захавае вырабы ў ганчарні ад струменінай халоднага паветра. Уваход у ганчарню павінен мець тамбур (дэравяныя сенцы), што асабліва мае значэнне зімою, калі ў адchyненія дзвіверы можа ўбіцца струмень халоднага паветра і трапіць на вырабы, якія там знайдзяцца. Калі ў ганчарні меляць матэрыйялы, дык бягуны, на

якіх меллоць, трэба накрыць посыцілкаю з аркушнага жалеза ці фанэры, каб не вылучаўся пыл і не асядаў на вырабы. Перад скарыстаннем гліны, яе сушаць зъмяшчаючы каля каналаў ці дымаходаў печаў, і пераглядаюць, каб выкінуць усе пабочныя цэлы—каменчыкі, пескавіны, іржу. Агледзэўшы і перабраўшы гліну, яе ізноў сушаць пры тэмпературы 30—40° і пушчаюць на бягуны, дзе яна мелецца, а потым ідзе прасейвацца на сіта. Буйчыя кавалкі гліны, што атрымліваюцца паслья прасейвання, ізноў меллоцца. Найбольш падыходны памер зярніт—ад 1 да 1,5 мм. Калі зярніта невялікія, гліна, ад чарговага змочвання вадою, аднастайней набракае. Змалоўшы і прасейўшы сырую гліну і шамот, іх адмерваюць паводле прынятага рэцэнту і насылаюць у дзеравіны карыты, што называюцца калодамі, а потым перамешваюць іх. Часта калоды пакрываюць з сірэдзіны ацыкованым жалезам, каб яны не адшчэпліваліся і каб у масу не траплялі кавалачкі дрэва. Потым масу паліваюць вадою, лепей цэплюю, дадаючы яе паступова: порцюю за порцюй, пакуль уся маса не набракне вадою. Трэба сачыць, каб ня было заўлішне вады, бо маса зрадчае і тады цяжэй будзе фармаваць яе. Таксама яя раіцца мала даваць вады, бо маса застанецца сухою, слаба звязанаю і таксама дрэнна будзе фармавацца. Колькасць вады патрэбна вызначыць усякі раз у залежнасці ад судносін гліны і шамоту і, зразумела, ад ступені плястычнасці гліны. Потым масу закрываюць мокрым палатном і пакідаюць так ляжаць на некалькі дзён. Паслья гэтага перамешваюць і ператоўваюць гліну, каб зрабіць яе шчыльнейшай, больш плястычнай і аднастайнаю і вылучыць з яе ўсе бурбалкі паветра. Перамешваюць і ператоўкаюць так: рабочы перакідае масу, рыдлёукую за рыдлёукаю, уздоўж калоды, ад аднаго краю да другога, пласт за пластам. Калі адзін пласт выкладзен, яго перамешваюць. Робяць гэта часцей босымі нагамі. Перамешвальнік босы, перад гэтым добра вымыўшы ногі, адною ступнёю націскае на масу, імкнучыся пры гэтым ціснуць ўсёю ступнёю роўна. Паслья гэтага ён ставіць другую ногу поруч з першым съследам, крыху яго перайначваючы і гэтак далей, пакуль ня пройдзе ўсяго раду ўпоперак калоды. Потым ён перакладае масу з другога канца і ўкладвае другі рад, і ізноў перамешвае. Так перамешвае ўсе рады датуль, пакуль не перакідае ўсяе масы з аднаго канца ў другі. Скончыўшы перамешваць, калоду накрываюць мокрым палатном і пакідаюць масу ляжаць на дзён 3—4. Праз гэты час ізноў перамешваюць масу. Перакідаюць і перамешваюць гліну пад 6—8 разоў, а на гаршковы прyzапас і больш, пакуль маса ня зробіцца мяккая, плястычная і бяз бурбалак.

Праца перамешвальніка вельмі эморавае, але шмат хто трymаеца думкі, што толькі перамешаная нагамі гліна дае добры эфект, а перамешваныне машинаю дае горшыя вынікі і зъяўляецца менш надзейным. Аднак гэта яя так. Цяпер ужо ёсьць некалькі систэм для перамешвання, што даюць зда-

вальняючыя вынікі і якія, бязумоўна, неўзабаве заменяць цяжкую, негігіенічную працу перамешвалынка. На мал. 5 пададзена адна такая машина. На каменны стол (а) накладваюць гліны, якую канічнымі ролікамі—каткамі, што адзначаны літарамі „б“; прыціскаюць да стала і павялічваюць ушыркі. Другія ролікі („в“) сціскаюць яе, выціскаюць угору, наступныя ролікі зноў расціскаюць гліну, яна раздаецца ўшыркі і так робіцца на працягу 20—30 хвілін, пакуль гліна на будзе гатовая. Глінаперамешвалка трапіць мала энергіі, калі 3 конскіх сіл за гадзіну, і можа за адзін заход перамясяць пад 300 кг/т масы.



Мал. 5. Механічная глінамясалка.

З гатовae масы вырабы, у залежнасці ад іх формy, выпрацоўваюцца ў адмысловых формах ці ад рукі. Апошнімі гадамі пачалі ўжываць, асабліва ў Нямеччыне, спосаб выпрацоўкі вырабаў шляхам адліванья, які спачатку быў запрапанаваны нямецкаю фірмаю Вэбэр. Паводле гэтага спосабу да глінянай масы дадаецца невялікая колькасць лугавых злучэнняў: соды, поташу і інш. Пад уплывам гэтых дадатковых матэрый маса робіцца вадкая, як сыроп, якую можна наліваць у формы для адліванья. Так адліваюць гаршкі, брускі і інш. вырабы. Адліваюць вырабы ў гіпсавых формах, якія ўбіраюць у сябе лішак вады, ад чаго вырабы хутчэй застываюць. Вырабы, зробленыя паводле гэтага спосабу, вызначаюцца вялікамі якасцямі. Пасъля выпрацоўкі тым іш іншым спосабам вырабы сушацца. Гуашыцы трэба паволі, аднастайна; чым даўжэй і павольней вырабы сохнут, тым лепшыя яны будуць. Тэмпература, пры якой павінны

сушыцца буйныя вырабы калі 30° С. Сушыць трэба так, каб выраб ахоплівала цяплыня роўна з усіх бакоў, затым, што калі вырабы награваюцца неаднастайна, яны могуць трэснунць. Зусім яя рапаць ставіць вырабы нёдалёка ад дымавых какалau ці іншых нагрэтых месцаў, дзе можа быць ўднабаковае награванье. Калі вырабы сушацца, колер іх зьмяняеца: з цёмна-шэрага спачатку, ён пад канец перайначваецца на белы. Добра высушаны выраб адгукaeцца чыстым і гучным гукам, калі яго выцяць чым-небудзь. У ганчарні патрэбна зрабіць вэнтыляцыю, праз якую выходаіла-б вадзяная пара, што ў вялікай колькасці вылучаецца. Калі вырабы сохнуть. Высушаныя вырабы патрэбна яшчэ абпальваць. Абпальванье—адказная праца, яе патрэбна рабіць пад кіраўніцтвам спрэтыкаванага працаўніка.

Тэмпературу ў „тэмпраках“ трэба павялічваць паступова, асабліва спачатку абпальванье, калі з вырабаў выходзіць уся вільгаць, што застаецца пасція высыханья вырабу. Чым павольней ідзе процэс абпальванья і чым аднастайней павялічваецца тэмпература, tym трывалейшы будзе выраб. Апал у тэмпрак трэба кідаць праз роўныя адцінкі часу, адольковымі часткамі.

Мэта абпальванья—трывалае съпяканье часцінак гліны з часцінкамі шамоту, ад якога, вырабы робяцца агнітрывалымі, цвёрдымі і моцнымі. У першы перыяд абпальванья вылучаецца з вырабу вільгаць, што засталася пасція высушванья. У гэты час тэмпература ў печы павінна быць невялікая—каля 110° С. Потым гарачыя павялічваецца і тэмпература даходзіць да 400° С, пры якой канчатковая вылучаецца ўся вільгаць. Пасція гэтага тэмпературу павялічваюць да 700° С і, нарэшце, пачынаецца трэці перыод, калі тэмпературу павялічваюць да $1400-1500^{\circ}$ С, пры якой вырабы набываюць выключную агнітрываласць. Астываць печ і вырабы таксама павінны павольна і паступова, пакуль тэмпература ў печы ня дойдзе да таго стану, калі можна выбіраць вырабы. Абпальваюць у залежнасці ад вялічыні вырабаў ад 20 да 30 сутак. У часе абпальванья тэмпература печы вымяраецца вымернымі прыладамі ці конусамі Зэгера. Добра абпаленые вырабы гучаць ясна і чыста, калі па іх стукнуць чым-небудзь.

Гарэнье. Гута зьяўляецца вялікім спажыўцом апалу. Абпаліваюць агнітрывалыя прызапасы, гатуюць шкло, абпаліваюць (загартоўваюць) яго пры вельмі вялікіх тэмпературах, што даходзяць ішы раз да 1600° , на што выдаткуецца вельмі шмат апалу. За гэтым пытаныні рачыянальнага і экономічнага скарыстанын апалу і правільнага кіраванья палельнямі („топкамі“) зьяўляюцца для гуты аднымі з галоўнейшых момантаў у змаганьні за звычайнай сабекошту і павялічэнье якасці продукцыі. Гэтыя пытаныні павінны залучыць да сябе ўвагі усіх працаўнікоў шклявое вытворчасці.

У чым сутнасьць працэсу гарэнъня і правільнага кіраваньня ім? Сутнасьць гарэнъня ў злучэнні гаручых матэрый апалу з кіслародам паветра. Сапрауды, прыглядзеўшыся ўважліва, мы заўважым, што для гарэнъня патрэбна паветра, без якога ні адна матэрый ня будзе гарэць. Даволі зачыніць у гарэлцы запаленае лямпы дзірачкі, праз якія падыходзіць паветра, як лямпа патухне. Тлумачыцца гэта тым, што паветра складаецца з двух газаў: азоту і кіслароду; апошні газ спрыяе гарэнъню і зьяўляецца матэрыйяй, без якой нішто ня будзе гарэць. Кісларод знаходзіцца ў паветры ў злучэнні з азотам. Апошні не гарыць і ўдзелу у гарэнъні не бярэ, але як-бы „разрэджвае“ кісларод паветра. Гарэнъне адбывалася-б хутчэй, калі-б паветра складаўся з аднаго толькі кіслароду, не „разрэджанага“ азотам; але затое жывёлы дыхаць такім паветрам не маглі-б, яны хутка згарэлі-б. Толькі ў выключных выпадках, цяжка-хворым даеца для дыханъня адзін кісларод. У якіх судносінах знаходзіцца гэтая два газы ў паветры? Зробленыя досьледы паказалі, што кіслароду ёсьць аб'ёмам— 21% , азоту— 79% , а вагою: кіслароду— 23% і 77% азоту, г. зн. кіслароду ў паветры каля $\frac{1}{5}$, а азоту $\frac{4}{5}$ часткі. У хэміі процэс злучэннія якое-небудзь матэрыйі з кіслародам называецца „акісьленнем“. Такім чынам гарэнъне таксама ёсьць працэс „акісьленне“. Калі гарэнъне адбываецца пры вельмі вялікім лішку паветра і кіслароду будзе больш, як трэба на спальванье ўсіх гаручых частак апалу, дык мы будзем мець так зв. гарэнъне з „акісьляльным“ полымем; калі для гарэнъня не хапае кіслароду (ад невыстарчальнага колькасці паветра), пры гарэнъні ўтвараецца „аднаўляльнае“ полымя. Гэтае полымя мае здольнасць адбіраць частку кіслароду, якога не хапае, ад другіх целаў, такое полымя дымнае і капцільнае, па чым яго лёгка адрозніць ад „акісьляльнага“ полымя, яркага і чыстага. Калі паветра даходзіць да такое вельчыні, якая патрэбна для спальванья апалу, атрымліваецца найбольш моцнае гарэнъне і самая вялікая тэмпэратура. Полымя, якое бывае пры такім гарэнъні, называецца „нейтральным“ і мае кароткія, вострыя языкі з сіняватым адценнем. Розыніца ў тэмпэратурах полымя пры розных колькасцях паветра, якое ўводзіцца для гарэнъня, тлумачыцца наступным. Калі паветра падаецца лішне пры „акісьляльным“ гарэнъні, у палельню падыходзіць шмат халоднага паветра і „баласту“ у ім—газу азота, які ў гарэнъні не бярэ нікага ўдзелу. Пры гэтым палельня ахалоджваецца затым, што частка цяплыні, што атрымліваецца ад гарэнъня, траціца на награваванье азоту. Калі паветра падыходзіць менш, як трэба, частка апалу ня мае кіслароду на гарэнъне, уваходзіць у комін не згарэўшы, у выглядзе сажы, не пакінўшы цяплыні ў печы. На гарэнъне мае ўплыў стан і форма апалу, бо ад гэтага залежыць ступень яго зьмешванья з паветрам і ступень стыканья з паветрам асобных часцін апалу. Калі апал ідзе ў палельню ў выглядзе круглых паленай ці кавалкаў вугля, дык да зьнешніх пластоў іх

паветра падыходзіць будзе, а да ўнутраных—не. Ня стыкаючыся з паветрам, унутраныя частачкі апалу не згараець, а цэлымі поўдуком. Лагчэй за ёсё і паўнай перамешваецца з паветрам і гарыць газападобны апал. Загэтым апал пачалі спачатку ператвараць у газ, які потым спальваюць у печах.

Апал для гутаў. Перш, як перайсьці да разгляду вытварэння газу, апішам усе віды апалу, які галоўным чынам ужываецца на нашых гутах. Да іх належыць цвёрды апал—дровы і торф, і вадкі—мазут, які ўжываецца толькі на гуте „Пролетары“ у Менску.

Дрэва—адзін з самых старых відаў апалу, што ўжываецца на нашых гутах. Раней амаль усе гуты будавалі ў мясцох, дзе шмат лесу, з танным дрывяным апалам. У сувязі з выдаткованнем ляснога багацьця і павялічэннем цэнаў на дровы, значэнне дроў, як апалу, паступова зъмяншаецца і першае месца пачынае займаць торф, які неўзабаве будзе адзіным апалам на нашых гутах. Каштоўнасць усякага апалу залежыць ад яго цяплстворнасці, г. зн. ад тае колькасці цяплыні, якую вылучае ён пры згарацьні. Колькасць цяплыні вымяраецца „калёрый“ Калёрый называецца такая колькасць цяплыні, якая патрабна на награванье аднаго кгр вады на 1° Цэльсія. На награванье аднаго кгр вады, якая мае тэмпературу 15° С., да 100° С. патрэбна такім чынам 85 калёрый. Параўноўваюць цяплынёвую якасці апалу паводле іх калёрыйнасці. Калі 1 кгр дроў дае, напрыклад, 3500 калёрый, а 1 кгр каменнага вугалю дае 7000 калёрый, дык гэта значыць, што каменны вугаль дае цяплыні ў два разы больш, як дровы, і што замест 1 кгр дроў пры аднолькавых умовах патрэбна спаліць толькі паўкілограма каменнага вугалю. Цяплстворная здольнасць дроў усіх пародаў амаль аднолькавая. Ніжэй падаем калёрыйнасць зусім сухое драўніны:

хвайна	4740	калёр.
бярэзіна . . .	4590	"
алешына . . .	4540	"

Аднак такіх зусім сухіх дроў на практицы не сустракаецца і нават высушаныя дровы, што доўга праляжалі на паветры, маюць у сябе каля 15—20% вільгаш. Чым меншшая вільготнасць дроў, тым больш калёрый яны даюць згарэўшы; наадварот, вялікая вільготнасць вельмі зъмяншае цяплстворную здольнасць дроў і зъмяншае іх каштоўнасць. Пры 40% вільготнасці дрэва дае 2400 калёрый, пры 30%—2960 калёрый, пры 20%—3400 калёрый, а пры 10% вады—3950 калёрый. Адно-што съсечанае дрэва мае ў сваім складзе 50% вільгасці і як апал мае малую каштоўнасць. Генэраторны газ, што атрымліваецца з такіх дроў, бедны на гаручыя газы і мае шмат вадзяное пары. Праз год пасля таго, як съсеклі дрэва, калі яно ляжыць на паветры, траціць вільгасць, апошніяе ў дрэве тады бывае 20—25%. Дрэва ўзўляе


сабою высокаякасны апал, які дае вельмі мала попелу—ня больш за 1% і на мае ў сваім складзе серкі, на якую багаты каменны вугаль; калі згарае апал, што мае серку, вылучаеща вельмі нипрыемны сярністы газ. Дрывяны попел мае ў сваім складзе карысны для глебы мінеральная солі, загэтым яго ўжываюць як ўгнаеніе. Важыць адзін куб. мтр дроў пад 400 кгр.

Торф уяўляе сабою спластаваныне напалавіну ператрухлелых рэштак іму, травы з дамешкаю піску і іншых мінеральных матэрый. Торф утвараецца на балотах, калі гніе мох, які адміраючы падае на дно, і паслья доўгага часу запаўняе ўсе балаты. У СССР вельмі шмат тарфянікаў. Вялікія тарфянія масы ёсьць і ў БССР. Яшчэ нядаўна торф меў невялікае значэніе, як апал на нашых гутах. Гэта ў вялікай ступені тлумачыца тым, што неінапрактыкаваліся яшчэ спальваць яго ў генэратарах. Цяпер жа торф, як апал, даў вялікія вынікі, ён зьяўляеца добрым апалам і цяпер торфу надаеца зусім заслужаная вялікая ўвага. Щмат якія старыя гуты і новая мэханізаваная гута ў Гомелі маюць на мэце працаваць выключна на тарфянім апале. Перад астатнімі гутамі таксама стаіць неадкладная задача—хутчэй нерайсыці цалкам на тарфяні апал. Кштоўнасьць торфу, як апалу, вызначаецца колькасцю вільгаці і попелу, што знаходзяцца ў складзе яго. Чым менш у ім вады і попелу, тым каштоўнейшы торф. Торф, які мае попелу больш, як 25%, вельмі дранна гарыць і, як апал, амаль не скарыстоўваецца. Попелу ў торфе павінна быць ня больш за 6—10%; Свежы, адно што здабыты, торф, мае вільгаці ад 88 да 90%. Высушаны на сухім паветры торф за лета траціць ваду, і вільготнасьць яго звычайна да 25—30%. Спальваць торф, вільготнасьць якога больш як 40%, вельмі цяжка. Цяпліцтвовая здольнасьць торфу крыху большая, як цяпліцтвовая здольнасьць дроў, і можа быць вызначана для паветрана-сухага торфу (высушанага на паветры) у 3800—4500 калёрый.

Вялікае значэніе, як апал для шкляных заводаў, мае мазут, які зьяўляеца рэшткамі сырое нафты, паслья атрыманія з апошняе бензыны, газы і іншых лёгкіх прадуктаў. Мазут крыху менш калёрыны, як нафта (калёрынасьць мазуту—10500 калёрый, нафты—11500 калёрый), але каштуе значна таніней як нафта (амаль у два разы). З гэтага прычыны гуты пераходзяць з нафтавага апалу на мазутны; мазут, як і нафта, пры малой тэмпературы гусыцее, загэтым, перад ужываннем мазуту патрэбна падагрэць, каб ён быў рухавейшы і лепей цёк па трубаправодах. Падаграючы мазут нараю ці цяплынёю адыходных газаў в шклагатавальнае печы, пушчаючы іх у бак з мазутам. Пару ці газ пушчаюць у бак па съпіральнаі трубы. На гуте, дзе ўжываецца вадкі апал—мазут ці нафта—патрэбна пільна сачыць, каб яны ня трапілі ў шкло, затым што ад гэтага на шкле ўтвараюцца бурый ці жоўтыя плямы.

Газафікацыя апалу. Раней мы ўжо сказали, што цяжка дасягнуць, каб цвёрды апал увесь дазваньня добра згарэў, з тae прычыны, што асобныя частачкі апала ияр ўна і неаднолькава стыкаюцца з паветрам. Загэтым даводайца даваць паветра значна больш за туу колькасць, якая паводле тэорыі патрэбна на спальванье апала. Калі ж паветра падыходзіць залішне, якое ў сваім складзе апрача кіслароду мае яшчэ непатрэбны для гарэння азот, тэмпэратура ў печы зъмяншаецца затым, што цяплынёю, атрыманаю ад спальванья апала, награенца і азот, які выходзіць разам з дымавымі газамі пры даволі высокай тэмпэратуре ў коміні. З гэтае прычыны на гутах, дзе на вытопліванье шкла пагрэбна вялікая тэмпэратура, цвёрды апал—дровы ці торф, ці каменны вугаль—спачатку ператвараюць у газ, які потым па каналах накіроўваецца ў печ і там спальваецца. Газавы апал—самы лепшы. Пры газавым апалае асобныя часцінкі газу могуць добра і лёгка зъмешвацца з паветрам, якога лішне можна і не даваць, затым, што, як мы ўжо раней зазначалі, сярэдняя колькасць паветра павялічвае тэмпэратуру гарэння, а таксама пры ёй лепш скарыстоўваецца цяплынія. Апрача гэтага, газавы апал згарает ў печы, не даючи попелу і сажы, дае чыстое полымя, што мае вялікае значэннне ў час гатаванья шкла; ім лёгка кіраваць: калі патрэбна можна павялічыць ці зъменішыць колькасць газу, які атрымліваецца на спальванье. Пры газавым апалае можна спачатку падагрэць, як газ, так і паветра, што павялічвае тэмпэратуру гарэння і дае магчымасць лепш скарыстоўваць цяплынёю. Усё гэта робіць газ вельмі каштоўным апалаам для гут. ў. Склад газу значна зъмянляецца ад способу, паводле якога ён атрымліваецца. Адрозніваюць генэраторны газ, вадзяны, зъмешаны, газ коксавых і доменных печаў і інш. Усе гэтыя газы лёгка злучаюцца з паветрам і ўжываюцца ў прамысловасці. На гутах, пераважна, ужываецца генэраторны газ. Пры газафікацыі вылучаюцца апрача газу яшчэ іншыя каштоўныя продукты: смала, кіслоты і інш., перапрацаваныя якія атрымліваюць каштоўныя продукты, што патаняе каштоўнасць самога газу. Раней гэтыя карысныя продукты, зазвычай, не вылоўліваліся і не скарыстоўваліся. Цяпер-же на некаторых нова-пабудаваных гутах, гэтыя продукты зъбираюцца і выкарыстоўваюцца. Атрымліваецца генэраторны газ у так зв. генэратарах, якія нагадваюць простую глыбокую шахту, вылажаную ўсярэдзіне шамотам. Унізе знаходзіцца (мал. 6) каласніковая решотка, на якую насыпаюць да самага верху генэратору апал; каб у той час, калі насыпаюць апал, газ не выходзіў у паветра і не ахаладжаўся генэратор, наверсе робіцца загрузачная каробка, зъверху яна накрыта крышай, а унізе мае кляпаны. Калі нагружаюць апал, верхняя крыша, адчыняецца, ніжнія-ж кляпаны зачыняюцца. Калі скрынка поўная, зачыняюць верхнюю крышку адчыняюць кляпаны і апал падае ўніз, у генэратор. Накіроўваецца газ праз верхні бакавы канал. Процэс газафікацыі:

апалу адбываеща так: на каласыніковай рашогцы, праэ шчыліны якое праходзіць паветра, гарець ніжэйшыя пласты апалу. З тae прычыны, што паветра на спальванье ніжэйших пластоў апалу ёсьць даволі, туг апал згаре цалкам, атрымліваеща вуглякіслы газ і вада. Гэтая частка генэратору называеща „зонаю поўнага спальванья“. Каб вышэйшыя пласты цалкам згарэлі, паветра нехапае (яно амаль усё злучылася з ніжэйшымі пластамі апалу); загэтым у верхніх частках генэратору апал гаречь ня можа. Ён ад тэмпературы, што атрымліваеща ад гарэння ніжэйших пластоў, награеца, траціць ваду і частку гаручых газаў і ператвараеща ў вугаль. Сустрэўшыся з вуглякіслым газам, што падымается ўгору, распалены вугаль адбірае ад яго частку кіслароду, тымчасам вуглякіслы газ аднаўляеца і ператвараеща ў окіс вугляроду. Гэта сярэдняя частка генэратору называеща „аднаўляльнаю зоную“, затым, што тут вугаль адбірае кісларод ад вуглякіслаты, іш „аднаўляе“ яе. У самай верхняй частцы генэратору, дзе тэмпература меншая, як у сярэдній, падсушваеща апал, вылучаеща вадзяная пара і некаторыя лётныя складаныя часткі апалу, што называюцца вугляводарамі (уважадзяць у склад смалы). Гэтая частка генэратору называеща „адлучальнаю зоную“ затым, што тут вылучающа, „адлучающа“ лёгкія часткі апалу, якія зъмешваюцца з газам, што ўзынімаеща ўгару. Такім чынам генэраторны газ складаеща з размаітэя сумесі розных газаў, частка якіх зъяўляеца гаручымі, а другая частка—негаручымі і непатрэбнымі для гарэння, а ў некаторых выпадках, напр., калі знаходзіца шмат вадзянае пары, нават шкодныя. Калі газафікуеца вільготны апал, утвораеща шмат пары, што мае вялікі ўплыў на якасці газу. У таких выпадках некаторыя гуты маюць за патрэбнае спачатку ахаладзіць газ, тады пару ператвараеца ў ваду, якая вылучаеща з газу і ўжо такі „падсушаны“ газ пушчаюць у печ. Чым больш у генэраторным газе гаручых газаў і менш негаручых, тым газ лепшы і мае большую цяплы-




Мал.-6. Газагенэратор прасцейшага тыпу.

шэвую дэйнасць ці калёрынасць. Да негаручых частак генэраторнага газу належыць: вуглякіслы газ, азог, кісларод і вадзяныя пары. Да гаручых частак належаць окісь вугляроду, вадарод і вуглявадароды. Окісь вугляроду звычайна называюць чадам; ён утвараецца, калі да часу зачыніць палельню, або калі не хале паветра. Чадны газ (чад) вельмі шкодны, атрущіўшыся ім, можна памерці. Падаем ніжэй сярэдні склад генэраторнага газу; окісі вугляроду—28-29%, вадароду—9-10%, вуглявадародаў 2-3%, вуглякілага газу 5-6%, азоту—50-55%.

У залежнасці ад віду апалу атрымліваецца розная колькасць газу:

3 кгр дноў атрымліваеща	каля 2 куб. мтр ці 3 кгр газу
* 1 кгр торфу	* 2,8 "
* 1 кгр бурага вуглю	* 3,4 "
* 1 кгр кам. вуглю	* 4,5 "

Будова генэратора. На спальванье розных відаў апалу ўжываюцца розныя систэмы генэратораў, якія можна аб'яднаць у трох асноўных групах: самадуўныя, дзе цяга ідзе праз комін, генэратор з дуцьём і генэратор з пакручастаю рапшоткаю. Самадуўныя генэраторы самыя старыя і прымітыўныя генэраторы. Яны падыходныя для невялікіх, сярэднягага памеру, шкляных печаў, якім патрэбна невялікая колькасць газу. Такі генэратор падыходны для газафікацыі торфу, пададзен на мал.. 7. Каласынковая рапшотка ўкладзена ў ім у выглядзе ступеней і называецца „ступеневаю“; яна ўжываецца для апалу, які кладзецца кавалкамі. Дзякуючы ступенкам апал тримаецца на рапшотцы і на ўкідаецца ўніз. Газ ідзе ў зьбіральнік „а“ праз сагнутае калено „б“; са зьбіральніка газ па каналу па прыстасаванні і адтуль накіроў-




Мал. 7. Газагенэратор са ступеневай каласынковай рапшоткою.

дыходзіць да перадавальнага веецца ў печ.

Калі каналы ачышчаюцца ад смалы, што вылучаецца пры газафікацыі і затыкае каналы, газу ў печ не падаюць. Для гэтага здымаюць чыгунае кола і накрываюць дзірку чыгунаі ці жалезнай пляскатай накрыўкай. Нагружаюць апал і генэратор праз роўныя адцінкі часу на тое, каб у генэраторы заўсёды быў пласт апалу пэўнае вышыні. Засыпаюць апал, звычайна, праз паўгадзіны. Калі ж радзей засыпаць апал, вышыня пласта ў генэраторы можа зьнізіцца і парушыць парадак газафікацыі. Разам з гэтым псуецца

газ і парушаецца правільная работа генэратора. Абгэтым абслугоўвальны персанал павінен клапаціца, каб генэратор праз ўесь час адноўлькава забясьпечваўся апалам, а таксама павінен у час прачышчання каласынікі, што мае асаблівае значэнне, калі апал дае шмат попелу; калі попел ці шлак затыкае каласынікі, тады праз іх не праходзіць паветра, якое патрэбна для спальвання ніжэйших пластоў апалау, і, зразумела, парушаецца процэс газафікацыі. Пушчаньне спачатку ў ход генэратора патрэбна так: на каласыніковай рашотцы патрэбна наклаць пласт саломы, стружак ці ішага матэрыялу, што лёгка спальваецца, потым, зверху пласт сухога дрэва, а пасля да самага верху генэратора загружаецца апалам, які патрэбна газафікаваць.


Наклаўши апалу ў генэратор, салому запальваюць. Праз некалькі гадзін начынае вылучацца газ. Перад tym, як пусціць яго ў печ, патрэбна дасыльедваць, ці добры ён. Для гэтага запальваюць газ і сочань за полынем. Калі газ гарыць роўным доўгім полынем, яго можна пушчань у печ. Калі ж ён гарыць няроўным полынем, часта тухне, дык гэта значыць, што газ яшчэ не гатовы і ў печ пушчань яго ня можна. «Самадуўныя» генэраторы даволі лёгка абслугоўваць, будова іх не складаная, маюць яны толькі той недахоп, што праца іх залежыць ад сілы цягі коміна, якая вельмі залежыць ад атмосферных умоў, галоўным чынам ад сілы і кірунку ветра. Гэтага недахопу няма ў генэраторах з дуцьцём, дзе пад каласынікі ўдуваюць пару ці паветра. Праца гэтых генэратораў не залежыць ад атмосферных зьяў, і ў іх значна лепш скарыстоўваецца апал, як у самадуўных. Тыпаў генэратораў з дуцьцем' шмат. На мал. 8 пададзен адзін такі генэратор. Пара ў ім падводзіцца пад ціскам 3-5 атмосфэр. Апошнім часам вялікае пашырэнне атрымалі генэраторы з пакручвальнай рашоткаю, якая зьяўляецца самым удачленаенным тыпам генэратораў. Гэтыя генэраторы каштуюць дорага—ужываніе іх выгодна на буйных гутах, дзе шмат скарыстоўваюць газу. Шахта генэратораў ставіцца над чыгунаю місю, што заўжды наліта вадою; у яе трапляе попел і шлак. Ад бесъпера-



Мал. 8. Газагенэратор з дуцьцем сист. ГЭТца.

тыннага вярчэныя місы, якую рухае матор, пласт апалу робіцца радзейшым, шлакі-ж раскідаюцца на драбнейшыя часткі і, потым, мэханічна выкідаюцца. Ад гэтага праца абслугоўвальнаага персоналу робіцца значна лягчэйшаю, газафікацыя ідзе аднастайна і газ агрэмыліваецца добрае якасці і сталага складу (глядзі малюн. 9).


Шклатопныя печы. Мы ўжо зазначалі, што гатуюць шкло ў адмысловых печах, выкладзеных з агнітрывалых матэрыялаў.



Мал. 9. Газагенэратор з рухальнаю місаю съст. Шніча.

ныя печы бесъперапыннага дзеяння. У іх адначасова і бесъперапынна топіцца і выпрацоўваецца шкло. Нядайна яшчэ былі пашираны ванныя печы пэрыодычнага дзеяння ці як іх называюць янгутах „выпрацоўныя“. Печы гэтая працуяць пэрыодычна. Спачатку ў іх гатуецца шкло, потым выпрацоўваецца; пасля гэтага ў печ ізноў сыплюць сумесь, гатуюць шкло, потым выпрацоўваюць і г. д. Печы пэрыодычнага дзеяння маюць значны недахоп: яны, як і гаршковыя, мала-вытворальныя і скарыстоўваюць паруўнальнай шмат апала на адзінку вырабу. Печы бесъперапыннага дзеяння ў наш час зьяўляюцца найбольш пашираным тыпам печаў з масавай вытворчасцю. Яны вызначаюцца вялікай вытворальнасцю і больш экономнаю тратою апала. У ваний печы съценкі печы



Печы гэтая бываюць двух асноўных тыпаў: гаршковыя і ванныя. У першых шкло гатуецца ў гаршкох, устаўленых у печы. Печы гэтая зьяўляюцца самымі першымі шклавымі печа мі. што перайшлі да нас з сівое старажытнасці. Цяпер іх амаль усюды падмінілі ваннымі печа мі. Гаршковыя печы захавалі свае значэнне толькі на гутах, дзе вырабляюць рознакалироване ці вельмі драгое хрустальнае і люстрае шкло. Гаршковыя печы—пэрыодычныя, г. зн. такія, у якіх пэрыод выпалення чаргуецца з пэрыодам выпрацоўкі. Калі ыбяруць усё выпаленое шкло з гаршка, у яго ізноў насыпаюць шыхты, растопліваюць яе і, калі яна зробіцца на шкло, выбіраюць з гаршка. Цяпер, пераважна, робяць ван-



Мал. 10. Гаршковая рэгенэртыўная шклягатавальная печь.

ўтвараюць разам з дном нешта накшталт скрынкі („ванны”), у якой топіца шкло. Шынта падаецца ў ванку бесьперапыннага дзеяньня з задняга боку, дзе топіца шкло, потым рухаецца ў кірунку да пярэдняга боку ванны, якая называецца рабочаю часткай, дзе згатаванае шкло выцягваюць праз „рабочыя“ вокны. За час, калі шкло рухаецца ад топнага да рабочага аддзялення, яно перагатоўваецца, ачышчаецца і падыходзіць да рабочых вокнаў ужо зусім гатовае. Такім чынам, шкло выпрацоўваецца бесьперапынна і цячэ суцэльнім струменем. Выцягнутае шкло з рабочых вокнаў скарыстоўваецца рабочымі на ўсялякі вырабы.


Гаршковыя печы. Разгледзім будову гаршковых печаў і ванных печаў бесьперапыннага дзеяньня. На мал. 10 паказана гаршковая печ, што мае восем гаршкоў.



Мал. 11. Агнітрывале ўкладаньце насадак.

На малюнку відны 4 гаршкі, азначаныя літарою „а“. Астатнія 4 гаршкі знаходзяцца з другога боку і на малюнку іх ня відно. Су-проць кожнага гаршка відны дзіркі, якія называюцца рабочымі вокнамі, праз іх рабочыя засыпаюць сумесь і выцягваюць гатовае шкло. На малюнку відны рэгенэраторы, якімі падаграюць газ і паветра. Яны азначаны літарамі „Г₁“, „В₁“, „В₂“ і „Г₂“. Калі газ спаліць з непадагрэтым халодным паветрам, дык тэмпература гарэньня будзе невялікая і невыстарчальная на вытолліванье шкла. Калі спальваць падагрэты газ і паветра, тэмпература згараньня значна павялічваецца. За гэтым, перад тым, як пушыць у печ, паветра і газ спачатку падаграюць і ўжо падагрэтыя яны ідуць у печ і спальваюцца. Падаграюць газ і паветра ў зазначаных вышэй рэгенэратарах, што на гутах называюцца „каменкамі“. Рэгенэраторы ўяўляюць цэгло-шамотам, складзенаю ў клетку (гл. мал. 11). У печах звычайна, ёсьць 4 такія камэры: дзіве для падаграванья паветра, яны азначаны на малюнку літарамі „В₁“ і „В₂“, і дзіве для газу, апошнія азначаны літ. „Г₁“ і „Г₂“. З тae прычыны, што паветра патрабна больш як газу, паветраныя камэры бываюць, звычайна, на 20—25% большыя за газавыя. Рэгенэраторы зверху злучаны каналамі з печчу, а ўнізе каналамі з комінам. Рэгенэраторы працуюць так: халоднае паветра і газ праходзяць праз адну пару рэгенэратарап. Нагрэўшыся там, газ і паветра каля ўваходу ў печ зьмешваюцца і згараюць. Продукты згараньня—дымавыя газы—выходзяць з печы, трапляюць у другую пару рэгенэратарап, апушчаюцца зверху ўніз, награваюць насадкі, г. зн. шамотная агнітрывальная матэрыя, што ёсьць у іх, і выходзяць па каналу ў комін. През некаторы час, калі першая пара рэгенэратарап, праз якія праходзіць халоднае паветра і газ, астыгнуць,


а другая пара рэгенэратарав, праз якія выходзяць гарачыя дымовыя газы, нагрэеца пэўнымі прыстасаваннямі, пра якія скажам потым, зъміняюць кірунак газу і паветра, і тады праз першую пару рэгенэратаў пушчаюць дымавыя газы, што івноў іх награюць, а праз другую пару рэгенэратарав, якія ўжо нагрэты дымавымі газамі, што праходзілі раней, накіроўваюць у печ свежы газ і паветра і г.д. праз кожныя паўгадзіны. Праз рэгенэраторы ўдаецца значна павялічыць тэмпературу ў печы і зэкономіць апал, затым што дымавыя газы, перад тым, як увайсці ў комін, пасыплююць частку свае цяплыні аддаць рэгенэраторам.



Мал. 12. Перадавальны кляпан для паветра.

У некаторых печах замест рэгенэратарав усталёўваюць рэкупэратары, што ўяўляюць сабою камэры са складанаю систэмама трубак і падаграюць паветра. Загэтым усталёўваюць для кожнае печы толькі два рэкупэратары. Рэкупэратары паводле рэгенэратарав больш складаныя, за імі патрэбна болей догляду, іх часьцей папраўляюць і інш.; загэтым іх ужываюць галоўным чынам тады, калі, з таго ці іншага меркаванья, рэгенэраторы нязручныя, галоўным чынам тады, калі патрэбна печ невялікіх памераў, напр. „кукушка“ на апрацоўванье і інш. Кірунак, якім накіроўваца газ і паветра ў рэгенэраторы, рэгулюеца адмысловымі перадавальными прыстасаваннямі, якія ўсталёўваюцца паміж печчу і рэгенэратарам. На большай частцы гутаў практикуюцца толькі дзіве адмены такіх прыстасаванняў: перадавальныя кляпаны і перадавальныя барабаны. Перадавальны кляпан, паказаны на мал. 12, знаходзіцца ў канале, па якім накіроўваеца газ і паветра. Кляпан уяўляе сабою чыгунную плітку, якую вагаром можна перакінуць ад аднаго боку каробкі, у якой яна замацоўваіцца, да другога. Каробка, у якой знаходзіцца кляпан, робіцца з чыгуны, ці выкладваеца з найлепшае агнітрываласе цэглы. Калі кляпан знаходзіцца ў такім становішчы, як на малюнку, паветра ўваходзіць праз верхні ліёк (а) у каробку і накіроўваеца па левым канале (б) у рэгенэратор і ў печ. З печы адыходныя газы ідуць па правым канале (в) і накіроўваюцца ў ляжак (г) і ў комін.

Калі кляпан перакідаецца на другі бок, паветра і дымавыя газы ідуць супроцьлегльм шляхам: паветра ідзе праз канал (в) у печ, а дымавыя газы ідуць праз канал (б) у ляжак (г) і ў хомін. Такія кляпана скарыстоўваюцца як для паветра, так і для газу. Кляпана маюць той недахоп, што яны часта карабацца, і затым не прылягаюць шчыльна да съценак каробкі, а з гэтае прычыны газ уцякае ў комін, што вельмі непажадана. Затым іяпер усе больш ужываецца перадавальны барабан (мал. 13). Барабан зроблен так: зверху ёсьць круглая кляпаная жалезная пакрыўка, якая ўсярэдзіне падзелена жалезным пластком на дзве роўныя палавіны. Дах насаджваюць на студню, падзеленую на чатыры праходы, з якіх праз 1 студня злучаецца з газаправодам, праз 2 і 4 злучаецца з комінам. Пры данамозе вагара барабан можа паварачвацца. Хай сабе барабан паставілі так, што жалезная перагародка, якая ёсьць у ім, стала ў становішчы II—II, г. зн. аддзяліла 1 і 4 праходы ад 3 і 2. Тады газ, што ідзе праз першы праход, трапіць у чацверты праход і адтуль у рэгенэратор




Мал. 13. Схема будовы перадавальнага барабана.

тар і ў печ. Дымавыя газы з печы пойдуть з рэгенэратораў у праход 2 і ў комін 3. Калі-ж павярнуць барабан так, што перагародка стане ў становішчы I-I, газы з 1 праходу пойдуть ужо не па чацвертым, а па другім праходзе ў рэгенэраторы і ў печ, а дымавыя газы з печы пойдуть ужо па праходзе 4 у ляжак 8. Унізе, ля паверхні студні, ёсьць колцевая чыгунная міса, у якую наливаюць воду, за гэтым, калі адпусціць пакрыўку барабана у місу, апошняя будзе герметычна зачынена і газ на будзе выхадзіць. Зразумела, што патрабна сачыць за станам перагародкі ў пакрыўцы барабана. Перагародка павінна дасканала аддзяляць абедзьве палавіны барабана. Калі перагародка вя шчыльна прылягае да съценак барабана ці мае шчыліны, дык генэраторны газ можа лёгка выходзіць праз другую палавіну барабана проста ў комін, праз што дарэмна траціца газ. На мал. 14 паказан энадворны выгляд такога барабана. Нарэшце разгледзім верхнюю

частку гаршковае печы, так зв. вытопную прастору. Зьверху вытопнае прасторы знаходзіцца скляпеные ці каптур. Апошні выкладваюць з дынасавае радзей з пескасаве цэглы. Пад скляпенінем бывае вельмі вялікая тэмпэратура. За гэтай часткай патрэбна заўсёды пільна наглядаць, аддаючи шмат увагі. При высокай тэмпэратуре лёгка растапіць каптур, які абвалваеца і робіць вялікую шкоду гуце. Пыл—не цяплаправоднае цела, г.зн. ён дрэнна прапушчае цяплюню. Калі пылу на каптуры зьбярэпца тоўсты пласт, дык каптур усяроўна як-бы накрыты сарбчкаю, што не прапушчае цяплыні, тады каптур з знадворнага боку слаба ахалоджваеца, але мачней цаграеца.


Ад гэтага каптур значна хутчэй зношваеца, яго патрэбна часта па-праўляць, што ня вельмі добрая справа. Загэтым, каб каптур больш ахалоджваўся, яго патрэбна рупна ачышчаць ад пылу, каб апошні ня зьбіраўся вялікім пластом на каптуры. Кладуць каптур прыціраючы паасобныя цагліны; апрача гэтага патрэбна пільнавацца каб ня было тоўстых швоў, затым, што швы скрай як што разъяджаюцца, а паасобныя часткі каптура прагарваюць.

Ванныя печы. Як ужо раней мы казалі, пераважаюць цяпер ванныя печы. Гаршковыя засталіся толькі там, дзе патрэбна асабліва высокая каснае шкло. Як і ў гаршковых, у ванных печах ёсьць па дзіве пары рэгенэратарапі разъмеркавальныя прыстасаванні, што зусім ня розніца ад раней разгледжаных. Галоўная розніца ванных печаў ад гаршковых тая, што шкло ў ёй гатуецца не ў гаршкох, што стаяць на дне печы, а непасредна на подзе, што выкладзены з агнітрываласе цэглы і ўтварае разам з бакавымі съценкамі нешта накшталт ванны. Паводле спосабу, якім уводзіцца полымя, ванныя печы падзяляюцца на два галоўныя тыпы: у адных полымя ўваходзіць з бакавых гарэлак, прадукты гарэньня выходзяць праз супроцьлеглыя гарэлкі, а сыры матэрыял засыпаюць ззаду ванны праз пакінутую шчыліну ў задний съценцы; у другіх полымя ўводзіцца ззаду печы, праходзіць праз усю даўжыню печы, заварочваеца ў рабочым аддзяленні і вылятае праз другую гарэлку, што знаходзіцца поруч з першай ў задний съценцы печы; матэрыял засыпаюць в бакоў. Першыя печы называюцца „печамі з пры-



Мал. 14. Знадворны выгляд перадавальнага барабана.


мусовым полымем", а другія—"печамі з вольным разывіцьцём полымя". На мал. 15 пададзена печ сист. Гобэ з прымусовым полымем. Тут з абодвух супроцьлеглых бакоў печы ёсьць гарэлкі, праз якія ўводзіцца полымя ў печ. Прашоўшы печ упоперак, продукты гарэння выходзяць праз супроцьлеглы гарэлкі. Такіх гарэлак, звычайна, бывае па 3-4 з кожнага боку. У доўгіх печах гарэлак болей. Для регулявання колькасці газаў і паветра ў каналах, што падводзяць газ і паветра з рэгенэратораў да гарэлак, робяць шыбэры (заслонкі), якімі можна зъмянішчаць ці павялічваць папярочны разрез каналу і ўлушчаць пэўную



Мал. 15. Рэгенэратыўная ванная печ сист. Гобэ.

колькасць газу, што падыходзіць да шыбераў. У каналы, якія знаходзяцца бліжэй да рабочых вокнаў, пушчаюць менш газаў, як у каналы, што знаходзяцца поблізу ад гатавальнае часткі, затым што ў апошній патрабна больш агню, як у рабочай частцы. Печ сист. Сымэнса з так зв. "вольным разывіцьцём полымя" паказана на мал. 16. Газ і паветра падыходзяць па каналах з задняга боку, дзе яны, перад тым, як увайсці ў печ, зъмешваюцца і згарают. Полымя праходзіць уздоўж усяе ванны, у рабочай частцы заварочваецца назад і выходзіць праз другую гарэлку, што знаходзіцца поруч з першага, адкуль ідзе ў рэгенэраторы і ў комін. Ззаду на малюнку відзён перадавальны барабан. Абедзьве гэтая сістэмы печаў маюць свае добрыя бакі і недахопы. У печах Сымэнса полымя праходзіць уздоўж печы, па даўжыні большы шлях і пасыпвае аддаць больш цяплыні, як у печах сист. Гобэ, дзе полымя праходзіць кароткі шлях упоперак печы. Апрача гэтага, ад пэўнае будовы гарэлак, у задній сіценцы печы, бакавыя сіценкі зусім вольныя, што дазваляе зрабіць там больш рабочых вакон. Недахопам гэтых печаў з'яў-

ляецца тое, што калі павялічваецца цяга, полныя з гарэлкі можа адразу зьвярнуць у другую гарэлку і выйсці ў комін, амаль не пакінуўшы цяплыні ў печы. У такіх выпадках печ вельмі ахалоджваеца і парушаеца нормальнае тапленне шкла. Гэтага недахолу ня мае печ сист. Гобэ. З гэтага прычыны для гатавання добрых гатункаў шкла і асабліва для доўгіх печаў прыстасоўваюць, пераважна, печы сист. Гобэ. Склепенне ванае печы робіцца з лепшага гатунку дынасае цэглы. Дынас мае ўласцівасць пашырацца ад награвання; каб пры пашырэнні каптура, яношні на выпучваўся, чаго асабліва трэба ўвідаць



Мал. 16. Рэгенератыўная ванная печь сист. Сыменса.

у доўгіх печах, каптур дзеляць на некалькі частак (сэкцый), асобна гатавальная, асобна рабочая над рабочым аддзяленнем і асобная сэкцыя над рафінажнаю часткаю (сирэдзінаю). Асобныя часткі кaptура падзелены швамі. Калі кaptур пашыраецца, швы зачыняюцца і такім чынам кaptур ахоўваеца ад выпучвання. Спачатку клалі скляпенне непасрэдна на верхнія рады брусоў, якія абкружаюць печ. Калі патрэбна было падмяніць верхнія брусы, даводзілася разъбіаць усё скляпенне, хоць часта яго і не патрэбна было напраўляць. Каб гэтага не здаралася, цяпер ужываюць выключна амаль падважныя кaptуры, г. зв. кладуць іх на адмысловыя жалезныя ці чыгуныя пяты, прымакаваныя да стаячых жалезных балек—абвізкаў печы. Кaptура зусім не звязваюць са съценкамі печы і калі напраўляюць што небудзь, мяняюць патрэбныя часткі абкружкі, не чапаючы скляпення. Склепенне пры нормальнай працы можа трываць без направы некалькі гадоў.

Дно ванае печы кладуць на цаглінах так, што аношнія ўтвараюць пад дном некалькі каналau; па гэтых каналах праходзіць зьнешняя паветра і ахалоджвае дно. Такое ўкладанье дна, што называеца на гутах „на шанцах“, нязручна тым, што пры гэтым дно цяжка аглядаць і цяжка сачыць за чыстатой каналаў. Больш зручным і рацыянальным з'яўляецца т. зв. падважнае дно, якое

кладуць на жалезных бальках, пакідаючы яго зьнізу зусім адчыненым. Таксама ад гэтага бывае лепшая вэнтыляцыя і лепей ахалоджваеща дно, якое ахопліваеща вялікім струменемі паветра. Усе печы, што цяпер робяцца, выкладваюцца выключна з падважаным дном. Агнітрывалыя цагліны (брусы), з якіх складваюць дно, бываюць памерам 1000 мм удаўжыні, 400 мм ушыркі і 300 мм таўшчынёю, або 1000 мм × 500 мм × 400 мм. Брусы на съцены крыху меншыя. Кладучы брусы, патрэбна ўнікаць тоўстых швоў, затым, што трапіўшы ў шво, шкло пачынае разъядцаць брус. Чым танчайшае шво, тым цяжэй разъядцаецца брус. Каб як мага зьменшыць лік швоў, агнітрывалыя брусы бяруцца памерам большыя за звычайную цэглу, і пры ўкладаныні яны шчыльна прыціраюцца адзін да другога.

Печы з нафтовым апалам. Печы, што працуюць на нафце, у ясноўных рысах вічым ня розніцца ад печаў, што працуюць на газе. Калі печ апальваеща нафтаю, газагенэраторы непатрэбны, патрэбна ўсяго адна пара рэгенэратораў, якімі награеца паветра. Нафта ідзе ў печ ці сама-сабою, ці пры дапамозе фарсунак, якія распылоўваюць яе. Каб нафта была пад ціскам у трубаправодах, яе наліваюць у бак, які ўсталёўваюць крыху вышэй за ўзровень печы. Калі-ж нафта ідзе сама-сабою, яе накіроўваюць па трубе, адкуль струмень нафты трапляе ў адтуліну ў скляпенівні печы. Сустрэўшыся з гарачым нагрэтым паветрам, нафта загараецца і дае вялікую тэмпературу. Спосаб гэты вельмі просты і не патрабуе исаблівага доляду, але мае недахоп, што на подушкі між гарэлкаю і ваннаю асядае з нафты цвёрды ападак—кокс, які моцна прыстае да поду, адкуль яго вельмі цяжка выграбаць. Часта даводзіцца яго выбіваць ломам. Калі-ж нафту спальваюць у фарсунках, яе распылоўвае пара ці сашчыльнелае паветра, якія накіроўваюцца ў фарсунку. Фарсункі ўсталёўваюць у заднія съценцы печы над рэгенэраторамі. Распыланая нафта, вылятаючы з фарсункі, ахопліваецца з усіх бакоў гарачым струменем паветра з рэгенэратора, зьмешваецца і згарает, даючы вялікую тэмпературу. Пара падаецца пад ціскам у 3-4 атмосфery; з тae прычыны, што з парою ў печ уводзіцца частка вільгачі, тэмпература ў печы крыху зьмяншаецца. Калі-ж нафта распылоўваецца сашчыльнелым паветрам, вільгачі, зразумела, ня ўводзяць. Каб нафта не замярзала, исабліва ў халодныя часы году, у бак з нафтаю па зьмейкі пракаходзіць пара. Таксама на гэтую справу скарыстоўваюць адыходныя дымавыя газы ваннае печы, прапушчаючы іх праз бак. Нафту ў наш час замяняюць больш танным і амаль аднолькавым для гуты апалам—мазутам. Вадкі апал зручны для шкляное гуты тым, што, ужываяючы гэты апал, можна лёгка і хутка павялічваць тэмпературу, а таксама тут непатрэбны ўжо генэраторы, ня треба ачышчаць каналы ад смалы, лягчэй абслугоўваць печ і не патрэбны сезонныя зарыхтоўкі вялікіх запасаў апалу. Ужываюць нафту, пераважна, там, дзе яна ведалёка знаходзіцца, дзе яе не патрэбна


10/120

перавозіць на дальнюю адлегласць. Калі ж нафта знаходзіцца далёка, дык з-за кошту дастаўкі яе ўжываюць менш.

Вымерванье вялікіх тэмпэратур. Хуткасць гатавання шкла залежыць ад тэмпэратуры печы. Вымяраць вялікую тэмпэратуру ванае печы, якая іншы раз даходзіць да $1500-1600^{\circ}$ звычайным тэрмометрам з жывога срэбра нельга, затым, што ўжо пры 360° жывое срэбра пачынае кіпець. З гэтага прычыны вымेरваюць вялікія тэмпэратуры адмысловымі прыладамі—пірометрамі. Найбольш пашыранымі пірометрамі з'яўляюцца тэрмаэлектрычныя і тэрмапары. Дзеяньасць тэрмаэлектрычнага пірометру


прынцыпе, што

калі з'літаваць
канцы двух дратоў
з розных мэталаў
і зъміясціць месца



Мал. 17. Схема будовы тэрмапары. А—месца зъліту, якое устаўляеца ў інш.—стрэлка гальванаметру, што паказвае градусы.


зъліту ў нагрэтую прастору, у астатній частцы дротаў з'явіцца ўлэктычны ток. Пропорцыянальна павялічэнню тэмпэратуры награванья будзе павялічвацца сіла току. За гэтым па сіле току можна вызначыць тэмпэратуру награванья, якая непасрэдна і адзначаецца на асобнай прыладзе гальванометры, што знаходзіцца



Мал. 18. Тэрмапара устаўленая ў канале.

пры тэрмапары. Схема будовы тэрмапары паказана на мал. 17. У пірометрах драты робяцца з розных мэталаў, у залежнасці ад величыні тэмпэратуры, якую патрэбна вымераць. Для тэмпэратуры да 500° адзін дрот бярэцца з медзі, другі—з т. зв. канстантану, г. зи. са стопку з 40% медзі і 60% никелю. Для тэмпэратуры ў $1080-1100^{\circ}$ адзін дрот бярэцца никелевы, другі—

нікель-хромавы. Для тэмпературы да 1500° бярэцца плятыны вы дрот і плятына-родьевы (стопак з 90% плятыны і 10% мэталю родью). Каб захаваць драты ад непасрэднага дзеяньня агню, іх зъмяшчаюць у шамотныя, кварцовыя ці фарфуравыя трубкі. Прымакоўваюць тэрмазлементы не ў паземным кірунку, пры якім яны могуць згінацца, а старчма, як гэта паказана на мал. 18. На малюнку пададзена тэрмапара, устаўленая ў скляпеніе газавага канала. Літараю „а“ азначаны выліт канцоў дроту. Драты зъмешчаны ў шамотнай трубачы, якая азначана на малюнку тлустаю рысаю. Два другія канцы дроту злучаюцца з прыладаю, што паказвае сілу тока, „мілівольтаметрам“. На мілівольтаметры ёсьць шкала з падзелам, што адразу паказвае тэмпературу ў градусах. Апрача тэрмазлементаў у наш час ёсьць шмат іншых прылад для вымервання вялікае тэмпературы. Зазначым толькі пра найбольш



Мал. 19. Конусы Зэгера.


простыя з іх—конусы Зэгера, названыя так ад імя нямецкага вучонага Зэгера. Конусы зроблены з розных агнітрывалых матэрый—гліны, валины і інш., такім чынам, што кожны конус топіца пры пэўнай, толькі яму, ўласцівай тэмпературе, якая адпавядае яго нумару. Ужываюцца конусы для грубога вызначэння тэмпературы ад 600° С да 2000° С. Усяго ёсьць 59 нумароў. Самы лёгкатаопны № 022, які топіца пры тэмпера

ратуры $~600^{\circ}$ С, і вышэйшы № 42, што топіца пры 2000° С. Каб

вымераць тэмпературу, устаўляюць у простору, тэмпературу якое патрэбна ведаць, на агнітрывалай падстаноўцы—шамотнай плітцы, некалькі конусаў і сачаць за тым, які конус сваім верхам краинца падстаўкі. Тэмпература печы будзе адпавядаць нумару гэтага конусу (гл. мал. 19).

Аналіз газаў. Апрача тэмпературы, вымерваць якую патрэбна на тое, каб правільна рэгуляваць гатаваннем шкла і каб не перагрэць печ, канечна патрэбна яшчэ вымерваць цягу, шск і склад генэраторнага і адыходных дымавых газаў, каб быў поўны контроль за працаю печаў, генэратарапіі рэгенэратарапіі. Гэтыя вымерванні даюць магчымасць правільна і рацыональна кіраваць цяплынёваю гаспадаркаю. Параўнальная вядаўна яшчэ нашы гуты мала цікавіліся вымяральнімі прыладамі і контролівалі працу „на вока“, вобмацкам, і гэта мастацтва зьяўлялася „сакрэтам“ старых практикай. У наш час амаль на ўсіх гутах СССР і ў нас у БССР усё больш уваходзяць у дзеяньні контрольныя і вымяральныя прылады, якімі стала контролююцца ўсе процэсы, што адбываюцца на гуте. Сцісла апішам спосаб, якім вызначаюць склад газаў. Як мы ўжо раней зазначылі, генэраторны газ

будзе тым лепшы, чым большая яго цялапрапушчальнасьць ці
 калёрынасьць. Калёрынасьць-жа газу будзе тым большая, чым
 больш у складзе яго гаручых частак—окісі вугляроду, вадароду
 і вуглявадародаў. Загэтym, каб сачыць і рэгуляваць працу генэ-
 ратару, канечна патрэбна ведаць склад газу, які мы атрымліваем.
 Склад яго вызначаецца адмысловымі прыладамі—газааналізата-
 рамі. Вызначыўши склад ці аналіз газу, можна вызнаць і зыні-
 шыць прычыны, ад
 якіх пагаршаецца
 якасьць газу і якія
 выніклі ад несвяча-
 совага і нерэгуляр-
 нага загружвання
 генэратораў, або ад
 несвячасовага выкі-
 дання попелу, ад
 нядобрая каснага
 апалу і г. д. Калі
 гаручыя часткі генэ-
 ратарнага газу цал-
 кам згарэлі і гарэнь-
 не ідзе нормальна,
 дык у дымавых га-
 зах амаль ня будзе
 няспаленых гаручых
 частак, галоўным
 чынам, окісі вугля-
 роду, і наядварот,
 шмат павінна быць
 вуглякілага газу, які
 атрымліваецца ад
 згарання окісі вуг-
 ляроду. Галоўным
 чынам паводле скла-
 ду гэтых двух газаў
 вызначаюць: пра-
 вільна гарыць у пе-
 чы ці не. Для ана-
 лізу газаў ужываю-
 ца адмысловыя пры-
 лады—газааналізатары, якіх ёсьць шмат усялякіх систэм. З іх
 найбольш пашыраным зьяўляецца газааналізатар „ОРСА“. Пры-
 лада „ОРСА“ складаецца з цыліндра (A) з падзелам (гл. мал. 20
 з правага боку) і некалькіх падвойных шкляных пасудзін (F, E, D),
 што зверху злучаны гумаласткаваю трубачкай з крантцікам.
 Газ, які трэба аналізаваць, набіраюць у цыліндар. У шкляных
 пасудзінах знаходзіцца хемічныя рэактывы—едкі натр, піра-
 гол і інш., якія маюць уласцівасць убіраць у сябе тыя ці іншыя



Мал. 20. Газааналізатар „ОРСА“.


З іх
 найбольш пашыраным зьяўляецца газааналізатар „ОРСА“. Пры-
 лада „ОРСА“ складаецца з цыліндра (A) з падзелам (гл. мал. 20
 з правага боку) і некалькіх падвойных шкляных пасудзін (F, E, D),
 што зверху злучаны гумаласткаваю трубачкай з крантцікам.
 Газ, які трэба аналізаваць, набіраюць у цыліндар. У шкляных
 пасудзінах знаходзіцца хемічныя рэактывы—едкі натр, піра-
 гол і інш., якія маюць уласцівасць убіраць у сябе тыя ці іншыя

складаныя часткі газу. Напусьціўшы ў цыліндар поўна газу, п-
чарзе адкручваюць кранцікі і прапушчаюць газ праз усе пасу-
дзіны, дзе паступова паглынаюцца асобныя часткі газу. Па коль-
касъці паглынёных складаных частак, што паказвае падзел на
цыліндары, вызначаюць склад газаў.

III

Выпрацоўка шкляных вырабаў. Вырабы з вадкага згатава-
нага шкла выпрацоўваюцца на гутах 2-мі ручнымі способамі:
выдуваньнем і прасаваньнем. Выдуваючы рабочы набірае вы-
дувальную трубку

вадкае шкло і выду-
вае з яго тую ці ін-
шую рэч. Прасуючы ж
шкло, выпрацоўваецца
пры даламозе прасу.
Рабочы набірае адмысловым
коўшыкам шкло
з бота і налівае яго ў
прасавальную форму
(гл. мал. 21). У форму
потым усаджваюць
стрыжань, што назы-
ваецца „сардэчнікам“;
апошні выціскае шкло
і прымушае яго запоў-
ніць усю форму. У за-
лежнасці ад асорты-
мэнту вырабаў, якія па-
требна выпрацаваць,
устанаўляюць тую ці
іншую форму і „са-
рдечнік“. Асобнае зна-
чэнне мае тут пра-




Мал. 21. Прэс на прасаванье шкляных вырабаў. Дасобнае зна-
чэнне мае тут пра-

вильная форма шкла, што падаецца ў форму; затым, што калі
шкло лішне ці замала, выходзяць вырабы з неаднолькаваю таў-
шчынёй дна ці съценак. Форма ад гарачага шкла праз некаторы
час вельмі награецца і да яе прыліпае шкло, ад чаго цяжэй бывае
выбіраць вырабы. Каб форма менш награвалася, яе патрэбна
ахалоджаць струменем паветра, які накроўваецца з адмыслова-
пастаўленагавятыя тара. Прасаваньнем выпрацоўваецца так званая
гатунковая пасуда (шклянкі, попельніцы, атрамантніцы і інш.).
Большая ж частка вырабаў выпрацоўваецца выдуваньнем. Гэты
способ вельмі стары, ён надзвычайна зморвае рабочых. Галоў-
нае начынне выдувальника—выдувальная трубка—прышла да
нас з сіве старасьвежчыны і з'яўляецца старажытнаю рэччу. Даў-
жыня трубкі звычайна бывае каля 1 метра з дыямэтрам 10—12 мм,

але ў залежнасці ад велічыні і тыпу вырабаў зъмяняеца і памер самое трубкі. Шкло набіраеца пашыраным канцом трубкі, што называеца „набэлем“. Апушчаючи гарачы канец трубкі „набэль“ у бот, майстра набірае патрэбную колькасць шкла. Вадкае шкло добра прыліпае да гарачага жалеза, на гэтай уласцівасці шкла і ўжываеца, выдувальная трубка. Апусціўшы трубку ў шкло і павярнуўшы яе некалькі разоў, майстра накручвае на набэль невялікі кавалачак шкла. Падзымуўшы потым праз другі канец трубы, у шкло ўгавяеца паветра, якое пашырае шкло ў пухір. Пухіру даюць троху астыгнуць і, паварочваючы яго на плітцы, надаюць яму правільнную форму з роўнымі съценкамі, атрымліваеца так зв. „бавачка“.


Усадзіўшы ізноў „баначку“, уядкае шкло, майстра ізноў накручвае на яе столькі шкла, сколькі патрэбна, каб канчаткова выпрацаваць які-небудзь выраб. Набранае шкло раскоўваюць у „качальніку“ ці ў „далаку“, надаюць піхірку гладкую паверхню. Раздуваючы шкло ў пухір, майстра сачыць каб яно правільна разъмяркоўвалася ў пухіры, каб быў съценкі адноўлявае таўшчыні, каб дно было пэўнае таўшчыні і інш. Пасля гэтага майстра усаджвае шкло ў форму, ізноў дазве, пакуль шкло на зойме

усядзе формы. Тымчасам трубка з вырабам павольна паварочваеца ў форме, з-за чаго выраб роўнамерней выпрацоўваецца. На мал. 22 паказаны пасълядоўныя стады выпрацоўкі бутэлькі; на гатовую баначку яшчэ набіраеца шкляная маса, якую выкочваюць, выдуваюць і кладуць у форму, дзе яе канчаткова выдуваюць. Пасля гэтага выдуты выраб вымаюць з формы і яшчэ апрацоўваюць—апрацоўваеца рыльца і загартаваеца. На мал. 23 пададзены пасълядоўныя стады выпрацоўкі аркушавакеннага шкла („халявы“) паводле рускага спосаба „прышлёп-ваючы“. Выдуўшы халяву, адле адразаюць дно і рыльца, потым, яго расколваюць упонерак і распраўляюць, награючы ў разводнай печы. П водле другога спосабу, т. зв. „польская“—ад халявы дна не адрезваюць, а распушчаюць яго так: выдуўшы „халяву“, майстра прылеплівае да сярэдзіны дна кусочек гарачага шкла, устаўляе халяву ізноў у печ і лёгка дазве праз другі кавец трубкі. Разам з гэтым, у халяву ўганяюць крыху паветра, якое ў печы пашыраеца, і тады тое месца, дае быў прылеплен кавалачак гарачайшага шкла, трэскаеца і дно разыходзіцца. Берагі халявы



Мал. 22. Пасълядоўныя стады выпрацоўкі бутэлькі.

абгопліваюцца. Канчаючы съцісле апісанье выпрацоўкі вырабаў, апішам яшчэ формы, якія ўжываюцца для выдуваньня амаль усіх адмен вырабаў, апрача вакенінага шкла, якое выпрацоўваюць бяз формы. Формы, звычайна, робяць з чыгуны. На пасуду, якой за зъмену выпрацоўваюць невялікую колькасць, іншы раз ўжываюць дрывянныя формы, якія перад ужываннем навылёт набракаюць вадою і потым, пасля кожнага выдуваньня, змочваюцца. Формы гэтых расчыняюцца і зачыняюцца асобнымі рабочымі



Мал. 23. Пасыльдоўныя стадыі выпрацоўкі вакенінага шкла паводле расійскага спосабу. А і Б—выпрацоўка блінкі, В—выдуты цыліндар, Г—циліндар з адрезаным дном, Д—циліндар з адрезаным рыльцем, расколаты ўдзелерак, Е—распраўлены цыліндар у „разводнай“ печы.


Чыгуныя формы, што ўжываліся раней, таксама не расчыняліся самі. Цяпер яны амаль нідзе ўжо ня ўжываюцца, бо падменены больш зручнымі формамі з „трытамі“, якія самі адчыняюцца пры дапамозе супроцьваті і сістэмы вагарыкаў. Каб зачыніць іх майстра-выдувальнік націскае нагою на пэдал, якая ёсьць у таких формах. Майстра, адпушчаючы вырабы ў форму, павольна націскае нагою і зачыняе форму. Скончышы дзымуць, майстра націскае нагою і форма сама расчыняецца. Карыстаючыся такімі формамі, не патрэбна трymаць адмысловых рабочых,

якія-б зачынялі і расчынялі формы. Формы маюць ненялікія адтуліны, праз якія выходаць паветра, што ёсьць у іх; гэтае паветра выціскаецца, калі выдуваеща выраб. Асабліва патрэбна сачыць за ўнутраную паверхню формы. Яны павінны быць зусім гладкія, бяз ніякіх хібаў і няроўных месцаў, ад якіх можа пасавацца вонкавы бок вырабаў. За гэтым формы час ад часу аглядаюць і ачышчаюць ад іржы і раўнуюць. Каб гарачае шкло не прыліпала да форм, унутраную паверхню іх смазваюць мазівам і пасыпаюць пшанічнаю мукою. Замест муکі цяпер на шмат якіх гутах пасыпаюць унутраную паверхню формы дробна размолатымі дрынянымі апілкамі.


Пабудова варштату. Выпрацоўваюць вырабы на адмысловым памосце (варштате), які робіцца калі рабочае часткі печы. Варштат, звычайна, робяць з дрэва і толькі ля саме печы, дзе на яго можа трапіць растоплене шкло, яго робяць з цэглы, ці абшываюць жалезам. Удаўжкі варштат бывае, зазвычай, 3-3 $\frac{1}{2}$ метры. Калі-ж варштат даўжэйшы, выдувалніку і аблугаўвальному персаналу працаўцаў лягчэй, затым, што тады іх так даймае рабочых гарачыня з печы. Аднак, разам з гэтым павялічваецца адлегласць між крайнім канцом варштату і печчу і робіцца даўжэйшым шлях, які патрэбна прыйсці рабочаму ад рабочага вакна да форм; за гэтым робяць варштат такое даўжыні, на якім можна было-б паставіць усе патрэбныя прыстасаванні і начынніе. Павадаправодах да варштату падыходзіць вада, якое наліваюць у карыты. Каб зрабіць працу на варштате лягчайшай і зменшыць уплыў гарачыні, што падыхае з адчыненых вакон печы, на варштатах робяць вентыляцыю: ставяць на кожны варштат па адным вентылятары, ці адзін моцны вентылятар, які ўганяе халоднае паветра па аднай агульной вентыляцыйнай трубе і ад яе паветра разыходзіцца па адгаліненнях да асобных варштатаў. Каб іх пусціць дыму, што вылучаецца з печаў, раяць паставіць ля печаў перасоны з адводнымі трубамі.

Механізаваная выпрацоўка шкла. Выдуваўне шкла вельмі зморвае рабочых і мае дрэны ўплыў на яго здароўе. Апрача гарачыні, у якой працуе рабочы, і вялікага напруджання лёгкіх, шкодзіць шклавыдувальніку яшчэ і тое, што трубка ў часе працы перайходзіць ад аднаго рабочага да другога, праз што пашыраюцца заразылівыя хваробы, асабліва сухоты, апошнія зъяўляюцца, на вялікі жаль, частым госьцем у выдувальнікаў. Апрача гэтага ручная выпрацоўка параўнальна малавытворальная, патрабуе кваліфікованых рабочых і каштуюць вельмі дорага. Загэтым апошнімі гадамі мэханізуецца выпрацоўку шкла, працу людзкіх лёгкіх замяняюць машынаю, апошнія сама набірае шкло і робіць з яго патрэбныя вырабы. Рабочы павінен толькі наглядаць за працаю і кіраваць ёю. Цяпер мэханічным спосабам выпрацоўваюць амаль усе масавыя вырабы: вакеннае шкло, бутелькі, колбы і інш. У СССР мэханізавана вытворчасць шкла параўнальна нядайна. Перамогши нелады і „дэіччая хваробы“

першага пэрыяду свае працы, мэханізаваная вытворчасць цяпер у нас добра атаймавалася і пачынае шырока скрыстоўвацца ў шклянай прымеславасці, выціскаючы саматужную вытворчасць. Пад канец першай пяцігодкі ўся вакенная вытворчасць будзе мэханізавана. Мэханізаваная гута вакеннага шкла даюць значна таньнейшую продукцыю паводле гутаў з саматужнаю вытворчасцю (процэнтаў на 40—50) і лепшыя якасці. У БССР цяпер будуеца мэханізаваная гута вакеннага шкла на 2 ванныя печы, якая распачне працу ў 1932 г. Будуюць яе ў Касцюкоўцы, ля Гомелю, дзе ёсьць вялікія паклады торфу, пяску і крэды



Мал. 24. Шамотная лодачка.




Мал. 25. Выцягвальне істужкі шкла праз прарэз лодачкі.

Сутнасць спосабу мэханізаванага вырабу шкла ў наступным: аркуш шкла выцягваюць непасрэдна з растопленасці шкломасы. Спачатку гэта ідэя бесіпералыннага выцягвання шкла ў выглядзе рухальнай істужкі была ў 1857 г. запрапанавана двумя ангельцамі: Клеркам і Кальбурнам. Але толькі бэльгійцу Фурко ўдалося тэхнічна правільна ажыцьцяўіць і зьдзейсніць у жыцьці гэтую ідэю, геніяльна перамогшы ўсе цяжкасці, што тычацца мэханізацыі выпрацоўкі.

Цяпер практикуюцца два галоўныя спосабы мэханізаванасці выпрацоўкі вакеннага шкла: спосаб „Ліббэй-Оуэна“ і спосаб „Фурко“. Першы спосаб пашыран галоўным чынам у Амерыцы, другі ў Эўропе і ў нас у СССР. Гомельская гута таксама будзе працаваць паводле спосабу Фурко. Сыстэма „Ліббэй-Оуэна“ працуе паводле прынцыпу, распрацаванага інжынерам Кальбурнам; сутнасць яе тая, што з ванны выцягваюць істужку шкла, якое спачатку сыстэмаю ролікаў падымаецца ўгору і потым загінаецца паземна і трапляе ў адпальвальную камеру, у абразальню, а адтуль ужо на склад. Паводле систэмы „Фурко“ выціскаюць шкло з ванны праз плывок, які называецца „лодачкаю“ і зроблены ён з агнітрывалага матэрыялу і ўсаджан у вадкае растопленасці шкла. Істужку шкла, што выціскаеца, падхопліваюць ролікі і выцягваюць ўгору старчма. На мал. 24 пададзена „лодачка“, якая зьяўляеца галоўнаю часткаю вынайдкі; яна падобна на чатырохкутнае карыта, зробленасць шамотнае масы. Пасярэдзіне яно крыху вышэйшае, у гэтым месцы зроблены прарэз, што да верху крыху звужаеца. З тae прычыны, што ўзровень паверхні шкла знаходзіцца крыху ніжэй за верхні край прарэзу, дык націснушы „лодачку“ ў шкло, якое паказана на

мал. 25. шырыня істужкі роўна даўжыні прапрэзу. Цяпер патрэбна падняць істужку ўгору. На гэта апушчаюць у шкло ўлоўлівальны аркуш, які мае выгляд жалезнае рамы, на ніжэйшай частцы якое ёсьць рад зубноў, да якіх прыстое шкло, што выціскаеца. Калі выцігваеца ўгоу у пласцінка, шкло цягнецца за ёю істужкаю. Істужка шкла будзе цягніца аднастайна, таму што звычайно ўсякі раз праз прапрэз выціскаюцца новая порцыя шкла. Выцігваюць шкло ўгору вальцы, што складаюцца з асобных азбестовых кружочкагаў, якія начэплены на жалезныя валікі і зіходзяцца ў камеры машыны „Фурко“ (мал. 26). Усіх вальцаў—15 пар, знаходзяцца яны адзін ад другога на адлегласці 300 *мм*. На верхнія пляноўцы рабочы падразае істужку на асобныя аркушы і перадае іх рэзальніку, які адразае з абодвух краёў аркуша берагі, якія бываюць таўсьцейшыя за астатнія шкло. Адгэтуль аркуш накіроўваецца ў рэзальню, дзе шкло рэжуць на патрэбныя часткі і пакуюць. Хуткасць выцігвання істужкі залежыць ад таўшчыні шкла. Чым танчэйшае шкло, tym хутчэй яно выцігваеца. Напр., калі шкло таўшчынёю—2 *мм*, хуткасць выцігвання істужкі можа дайсці да 25 *мтр* за гадзіну, калі ж таўшчыня—5 *мм*, толькі 5 *мтр* за гадзіну. Апрача гэтага на хуткасць выцігвання мае ўплыў і тэмпература шкла. Чым халадней шкло, tym хутчэй яго выцігваець. Звычайнае шкло выцігваюць пры тэмпературе 1000°. Каб шкло не зарухала, што часта здарается ў звычайнім шкле пры гэтай тэмпературе, склад шкла ў мэханізаванай вытворчасці крыху розніца ад звычайнага: у сумесі яго дадаюць менш вапны, а больш щолакагаў, а каб шкло было трывалейшае дадаюць троха даламіту, які дае ў склад окіс магнія.

Шкло, выпрацаванае паводле спосабу „Фурко“, мае роўную паверхню і знач-а лепшае якасці, як шкло саматужнае вытворчасці. Загэтым надумаліся выпрацоўваць паводле гэтага спосабу люстраўшчае шкло, а таксама шкло да аўто. Гэтае шкло—больш за 8 *мм* таўшчынёю. Цяпер ужо пераможаны цяжкасці ў выпрацоўцы такога тоўстага шла, і сяголета ўжо пушчана ўстаноўка на Канстантынаўскай гутце, якая паводле спосабу Фурко выпрацоўвае аўтомобільнае



Мал. 26. Машына Фурко.

шкло. Машыны Фурко, што раней прывозіліся з-за мяжы, цяпер выпрацоўваюцца ў нас, у СССР, так што ў наш час усе мэханізаваныя гуты забясьпечваюцца машынамі савецкае вытворчасці.

ІУ

Тэхна-экономічныя паказальнікі працы гуты. Пра працу гуты можна меркаваць паводле выпрацоўкі яе, траты сыр'іны, апалу, кошту апрацоўкі, колькасці бітага шкла і браку, паводле вытваральнісці печаў і абсталівання, якасці прадукцыі і інш. Усе гэтыя дадзенныя называюцца „тэхна-экономічнымі паказальнікамі”, яны паказваюць, як працуе тое ці іншае прадпрыемства. Хоць пэўна вызначанае нормы выдаткованыя сыр'іны, апалу і асабліва бітага шкла і браку для кожнага гуты яшчэ і няма, усё-ж парабоўка працу аднае гуты з працаю другое, можна вызначыць як дрэнныя, так і добрыя паказальнікі працы. Вельмі карысна парабоўка тэхна-экономічных паказальнікаў па гуте за розныя тэрміны часу, напр. кварталу з кварталам, сяголетняга году з мінульм і інш.

Адноснае выдаткованыне апалу. Аспоўным характэрным паказальнікам працы шкляное печы зьяўляецца выдаткованыне апалу на адзінку продукцыі, напр. на скрынку вакенінага шкла, на тону бутэлек і інш. Гэта называецца „адносным выдаткованынем” апалу. Адноснае выдаткованыне апалу залежыць ад шмат якіх прычын: ад конструкцыі печы, ад гатунку шкла, якое выпрацоўваецца, ад парадку ў печы, г. зн. ад правільнага спальвання газу, ад паветра, што ўводзіцца, ад колькасці яго, ад чистоты насадак, ад адмены сыр'іны, якую вытолліваем, ад конструкцыі генератору і інш. Калі адносная вага выдаткованыя за пэўны тэрмін часу ў парабоўкі з іншымі адноўкавымі гутамі павялічыцца, дык гэта значыць, што ў працы печы ёсьць недахопы, якіх патрэбна ўнікнуць. Праз цяплатэхнічнае дасьледваныне ўсіяе цяплынёвае гасладаркі гуты, пачынаючы ад генератора, рэгенэратора, перадавальных прыстасаваньняў і канчаючы печчу можна вызначыць прычыны, ад якіх залішне траціцца апалу, і, карыстаючыся вынікамі дасьледвання, можна ўнікнуць гэтых недахопаў. Вялікую карысць тут даюць контрольныя вымервальныя прылады, якія павінны быць на ўсіх гутах. Пэўна, патрэбна, каб і ўвесь штат быў тэхнічна пісьменны, які-б мог скарыстоўваць выгады з контрольнага вымервання і, грунтуючыся на атрыманых звестках, зменіцца выяўленыя недахопы.

Вытваральнісць печаў. Ад правільнага ўсталёўвання варштатаў, ад наладжвання працы на варштаце, ад кваліфікацыі рабочага персанала і ад гатунку вырабаў, размежер выпрацоўкі ваннае печы можна значна змяніцца. Вытваральнісць печы вымяраецца колькасцю шкломасы, якую выцягваюць з печы за суткі з квадратовага мэтру паверхні ванны, ці, як кажуць, з „люстра” ванны. Каб вызначыць, колькі атрымалі шкла

з кв. метру люстра, колькасць выпрацаванага шкла ў кгр дзеяць на лік кв. мэтраў паверхні ванны. Калі вытваральнасць шкла не выстарчальная, дык гэта даказвае, што асортымент выпрацоўкі не падыходны да гэтых печы, або слаба працуяць варштаты, ці ж дрэнна гатуецца шкло, якое не паспявае добра прыгатавацца.

Бітае шкло і брак. Бітае шкло і брак робяць вялікую школу вытворчасці і зьяўляюцца значнаю навалаю для гуты. Выдаткаваны апал, затрачаная праца на выпрацоўку шкла і іншыя выдаткі зъядае бітае шкло. Загэтым з бракам і з прычынамі, праз якія б'еца шкло, патрэбна сур'ёзна змагацца; у гэта змаганыне патрэбна ўцягнуць шырокія рабочыя масы. Пабіцца шкло і атрымаша брак могуць як тады, калі вырабы выпрацоўваюцца на варштаце, так і ў гарставальнай печы, або калі апрацоўваюцца вырабы, пакуюцца і інш. Дакладна і ў час выявіўшы і ўлічывшы брак, можна як найлепш залучыць увагу рабочых да якасці іхнае працы і адшукаць найлепшыя спосабы, якімі можна было паспяхова змагацца з бракам. Патрэбна ўлічыць, колькі атрымана бітага шкла і браку ў пэўнай стадыі вытворчасці, колькі, ад якое прычыны вынікнула гэтых ведахопаў, у якіх цэхах і інш. Вылічваюць усё гэта ў процэнтах паводле агульнае выпрацоўкі. Пэўна вызначаных нормаў бітага шкла і браку і такіх, з якімі можна было бы пагадзіцца, для кожнага вырабу дагэтуль яшчэ ня вызначана. Шкло з прычыны вялікай крохкасці павінна даваць пэўны невялікі процент бітага шкла. Калі-ж на гуте падабраны добры штат кваліфікаваных майстраў, правільна наладжана вытворчасць, арганізаваны ўдарныя брыгады вузорнае прадукцыі, правільна вакіравана соцспаборніцтва і ўдарніцтва на змаганыне за якасць, калі ёсьць добрае кіраўніцтва — можна дамагчыся мінімальнага браку. Іншы раз некаторыя гуты штучна зъмяняюць процент браку, прапушчаючы на склад нядобрякасную продукцыю.

Гэты спосаб, ганебны для савецкага прадпрыемства, апрача шкоды спажынцу, шкодзіц і самой вытворчасці, затым што зьніжаецца ўвага і дысцыпліна сярод рабочых, што можа размагнэсаваць працу ўсіх вытворчасці. Пры ўліку браку адрозніваюць: тэхнічны брак, які бывае ад прычыны вытворчага харектару—дрэннае якасці шкла, дрэннага загартоўвання—і брак ад нядбайства рабочага ці майстра, што бывае ад няуважлівае і неахайнае працы паслужбовых рабочых. Ніжэй падаем процент бітага шкла і браку на нашых гутах за апошнія два гады.

Назва заводаў	Найменав. вырабаў	28-29 г.	1930 г.
„Пролетары“	прамтара	7,68	6,73
“ ”	бутэлькі	9,47	6,24
„Ільліч“	аптэкарскія вырабы . . .	5,35	4,53

Назва заводаў	Найменав. вырабаў	28-29 г.	1930 г.
„Комінтэры“	Монопольн. бут.	8,91	4,55
„Ноўка“	Шкло да лямпаў „Прыма“ .	16,43	22,56
„Домбаль“	Гатуяк. пасуда прасавальная.	6,16	6,03
.	Гатуяк. дутая	20,18	18,08
„Кастрычнік“	Фуслямпы	14,38	10,16

Арганізацыя тэхнічнага контролю ў гутах. Якасць продукцыі гуты мае вялікае значынне, затым, што ад пагоршанья якасці продукцыі, якая зьяўляецца предметам шырокага спажывання, зъмяншаецца рэальная зарплата рабочага спажыўца, а ў некаторых выпадках ад нядобраякасных вырабаў можа быць і фізычная шкода (няроўныя берагі шклянак, дрэннае загартоўванье і інш.). Вельмі часта гуты даюць нядобраякасную продукцыю таму, што бывае слабы самаконтроль рабочых; г. зн. рабочы не адкідае сапсаванне на папярэднія стадыі рэчы ў брак, а апрацоўвае яе. Апрача гэтага дрэнная якасць продукцыі зьяўляецца таксама вынікам слабае пастаноўкі кантролю на гутах і ўнутранага заводскага тэхнічнага кантролю. Сортавальнікі, пераважна, бываюць малакваліфікаваныя і ня могуць выканаць тых задач, якія прыпадаюць на органы тэхнічнага контролю. Аддзел тэхнічнага контролю можа адыграць у змаганьні за якасць продукцыі значающую ролю. Контроль павінен ахапіць усе стадыі вытворчасці, начынаючи ад прыйма сырэвіны, складання шыхты, выпрацоўкі на варштаце, загартоўвання і апрацоўкі вырабу ў шліфавальных і іншых, аж да ўпакоўвання і накіроўвання на склад.

На ўсіх адказных вучастках процэсу павінны быць устаноўлены контрольныя пункты, якія не павінны працуашчаны наступныя стадыі апрацоўкі нядобраякасных вырабаў. Контралёр павінен не толькі бракаваць вырабы, але і организаўваць працу на сваім вучастку так, каб папярэдзіць пісаныя вырабу. За гэтым у аддзеле тэхнічнага контролю павінны быць паставлены людзі з вялікай кваліфікацыяй і аўторытэтным сярод рабочых. Шмат данамагаюць працы тэхнічнага контролю і маюць значны ўплыў на палепшаньне якасці продукцыі гутныя лябораторыі. У лябораторыях павінны вывучацца якасць сырэвіны, дапаможных матэрыялаў і апалу, павінны выпрабоўвацца і аналізавацца газы і паўфабрыкаты, а таксама павінна правярацца якасць гатовых вырабаў. Працу лябораторый трэба ўзгодніць з працаю ўсле гуты, і ўсе зазначэнні і вывады лябораторыі лагтрабна зараз-жа зъдзяйсьняць у вытворчасці.

Калькуляцыя і сабекошт. Сабекошт вытворчасці мае для прадпрыемства асаблівае значэньне затым, што ён наказвае як рацыянальна пастаўлена вытворчасць, яе дасягненны і недахопы. Сабекошт складаецца з паасобных сумуў ці артыкулаў кулькуляцый. Калькуляцыя адлюстроўвае ў сабе недахопы і посьпехі прадпрыемства, і аналіз калькуляцыі, ці разгляд асобных артыкулаў не дае магчымасць убачыць слабыя месцы гуты і адшукаць шляхі, якімі-б можна было іх унікнуць. Зъмяншэнне, якога-небудзь артыкулу наказвае, што на tym ці іншым вучастку вытворчасці ёсьць дасягненны, наадварот, павялічэнне таго ці іншага артыкулу наказвае, што на гуте я ўсё добра. Сутнасць аналізу калькуляцыі—гэта разгляд асобных артыкулаў выдатковайня і парабаўнаныне іх з сабекоштам за мінулыя перыоды часу, з сабекоштам іншых гутаў і з сабекоштам, зацверджаным па прамфінляне.


Разгледзім, як могуць упłyваць на сабекошт зъмены асобных элементаў калькуляцыі. Галоўную группу артыкулаў калькуляцыі складаюць так зв. „простыя выдаткі“; да іх належыць: капітальная сыравіны, апалу, зарплата. Астатнія выдаткі залучаюцца да накладных выдаткаў. Да іх належыць—утрыманье гутакіраўніцтва, адм.-тэхн. персаналу, канцэлярскія і гаспадарчыя выдаткі, транспорт, амортызацыя, падаткі і зборы, страхаванье і інш.

Пачнем з выдаткованыя сыворотні: велічыня гэтага выдатку залежыць ад складу шыкты, г. зн. ад таго, якія матэрыялы пайшли на шкло—сода ці сульфат, крэйда ці вапняк, пясок мясцовы ці прывезены і інш. Ад велічыні выгару, каторы залежыць ад ступені чыстаты матэрыялу, спосабу перамешванья і засыпання і г. д. Нарэшце на зъмену велічыні гэтага артыкулу можа мець уплыў і зъмена кошту асобных матэрыялаў, што уваходзяць у склад шыкты. Разглядаючы артыкулы па дапаможных выдатках, да якіх належыць усялякая тара, цвікі, салома і інш., патрэбна вызначыць: ці не зъмянілася норма выдатку гэтых матэрыялаў ад зъмены напр. колькасці абразкаў, з прычыны таго, што памеры дошчак не адпавядаюць памерам скрынак, што неэкономна выдатковуюца іншыя матэрыялы, і г. д. У артыкуле „апал“ асаблівае значэньне мае якасць апалу, колькасць выдаткованага апалу на адзінку вырабу, а таксама склад шкла. Калі павялічваецца колькасць шчолачаў ці бітага шкла, апалу павінна выдаткована выдаткована апалу і павялічэнне выпрацоўкі ці нагрузкі печы і наадварот. На каштоўнасць заработнай платы ў калькуляцыі мае уплыў галоўным чынам рост вытворчасці працы, вызначэнне праўильных нормаў і расценак, адсутнасць лішняе працілы і інш. Разглядаючы іншыя выдаткі, што належыць да групы „накладных выдаткаў“, патрэбна асабна разабраць „незалежныя выдаткі“, г. зн. выдаткі, павялічэнне ці зъмяншэнне якіх не залежыць

ад прадпрыемства, як напр. гэрбавы збор, патэнтны збор, страхаваные і інш., і „залежныя“—як выдаткі на камандыроўкі, разъезды, аплаты прастоіў, апалу, асьвятлення і інш. Калі павялічваецца вытворчасць, можа павялічыцца і памер гэтых выдадкаў, аднак не адпаведна росту вытворчасці. Загэтым на здзінку вырабу гэтыя выдаткі павінны зменшыцца. Гэты артыкул калькуляцыі павінен зменіцца. Разглядзеўши ўсе артыкулы калькуляцыі і вызначыўши змены, што адбыліся ў іх, можна акрэсцільць, якія вучасткі гуты слабыя і што патрэбна зрабіць каб унікнуць у іх недахопаў.

Ніжэй падаем сабекошт галоўнейшых відаў вырабаў па некаторых гутах у БССР за апошнія гады (на 1 тону):

	1927-28 г.	28-29 г.	1930 г.
„Ільч“—аптэкарск. вырабы . . .	435—26 к.	418—15 к.	379—70 к.
„Коміятэрн“—моноп. бут. 0,25—1 л .	256—48 ,	227—19 ,	208—56 ,
„Домбалль“—дугае	742—35 ,	755—49 ,	716—89 ,
„Прасавальнае	352—25 ,	312—35 ,	307—30 ,



З Ъ М Е С Т

	<i>Стар.</i>
Устур	3
Кароткія ёзвескі	5
Сыравіна для шкляное прамысловасці	9
Прыгатаваныне складу і гатаваныне шкла	17
Агиятрывалыя матэрыялы	26
Гарэнніне	32
Шклатопныя печы	40
Выпрацоўка шкляных вырабаў	52
Техна-экіномічныя паказальнікі працы гуты	58
Організацыя тэхнічнага контролю ў гутах	60
Калькуляцыя і сабекошт	61

Перевірено 1948 р.